

СЯМ'Я, ДЗЕЦІ, ДАПАМОГА

Апошнім часам статыстыка адзначае паступовы рост нараджальнасці. А адсюль — і павелічэнне цікавасці да тэмы сацыяльнай падтрымкі сем'яў і дзяцей. Дапамогі па доглядзе, бясплатнае харчаванне для дзяцей ва ўзросце да 2 гадоў, дадатковыя гарантыі працоўнага заканадаўства бацькам — аб усім гэтым і іншым мы прапануем пагутарыць падчас «прамой лініі» газеты «Звязда» з удзелам начальніка аддзела народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Аляксандры Васільёўны ЛІСОУСКОЙ і кансультанта гэтага ж аддзела Марыны Барысаўны АРЦЕМЕНКІ.

УВАГА! Паводле папярэдняй дамоўленасці, наша «прамая лінія» пройдзе **СЕННЯ** з 15 да 16 гадзін па рэдакцыйных тэлефонах (8 017) 292 38 21 і 292 38 92.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА СУСТРЭЎСЯ З УДЗЕЛЬНІКАМІ БАЙК-ФЕСТИВАЛЮ «МІНСК-2009»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка сустрэўся 18 ліпеня ў Мінску з удзельнікамі байк-фестывалю «Мінск-2009».

Культурна-забаўляльная акцыя з удзелам байкераў з розных краін Еўропы прайшла каля Палаца

спорту ў Мінску ў рамках святкавання 65-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і з мэтай умацавання дружэлюбных адносін паміж моладдзю Беларусі, Украіны, Расіі і іншых краін.

Члены Міжнароднага клуба



Фота БЕЛТА.

У ЖНІЎНІ ЦЭНЫ ПАВІННЫ ЗНІЖАЦЬСЯ

Цяпер у нашай краіне існуюць эканамічныя перадумовы для пэўнай дэфляцыі ў апошнім месяцы лета, паведаміў учора журналістам дырэктар дэпартаменту эканамічнай палітыкі Міністэрства эканомікі Беларусі Ігар ФАМІН.

Паводле інфармацыі спецыяліста, інфляцыя за першае паўгоддзе склала 7,3 працэнта. Дынаміка росту індэкса спажывецкіх цэнаў сёлета сведчыць аб замаруджанні росту цэнаў і агігульнай цэнавай стабільнасці ў краіне. Калі ў студзені ў краіне назіралася інфляцыя ў памеры 4,1%, то ў лютым — 1,1%, у сакавіку — 0,6%, красавіку — 0,4%, у маі — 0,3% і ў чэрвені — 0,4%. Ужо ў ліпені пачалося зніжэнне цэнаў на крупы, таматы, агуркі, зеляніну і іншыя прадукты харчавання. Вытворцы ўсё часцей прапануюць істотныя зніжкі на адзенне і абутак.

Кіраўнік дэпартаменту адзначае, што паўгадавая інфляцыя ў

Расіі і ва Украіне большая, чым у нашай краіне і роўная адпаведна 7,4 і 8,6 працэнта. Увогуле экспарты Мінэканомікі разлічваюць, што інфляцыя за другое паўгоддзе складзе ў нас каля 4 працэнтаў.

У пэўных СМІ апошнім часам пачала гуляць гагалоўка пра тое, што спачатку ў жніўні, а потым і ў верасні адбудзецца істотнае павелічэнне тарыфаў (кожны раз па 200 рублёў) на гарадскі транспарт.

Падобныя прапановы на гэты конт з боку сталічных уладаў былі, аднак... Ігар Фамін нагадаў пра тое, што такое павелічэнне тарыфаў магчымае толькі пры рэалізацыі адпаведных мераў сацыяльнай абароны насельніцтва. У сувязі з тым, што пытанне аб павелічэнні заробкаў і пенсій не плануецца разглядаць раней за верасень, то і рост транспартных тарыфаў ажыццяўляць летам немагчыма. «Калі такое рашэнне і будзе, то па нашым прагнозе, павелічэнне транспартных тарыфаў не перавы-

байкераў усклаі кветкі да манумента Перамогі.

На пляцоўцы каля Палаца спорту кіраўнік дзяржавы пагутарыў з байкерамі і арганізатарамі фестывалю, паглядзеў паказальныя выступленні каскадзёраў. Яны прадэманстравалі ўсім прысутным прыёмы экстрэмальнага ваджэння.

Аляксандру Лукашэнку прапанавалі самому пракаціцца на матацыкле Harley-Davidson. Прэзідэнт згадзіўся і некаторы час узначальваў на прадастаўленым матацыкле калону байкераў, якая праехала па праспекце Пераможцаў.

У парадзе байкераў у Мінску на больш як 800 матацыклах прынялі ўдзел прадстаўнікі Беларусі, Германіі, Чэхіі, Нарвегіі, Швецыі, ЗША, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Расіі, Украіны, Малдовы, Польшчы, Францыі і іншых краін. Парад адбыўся ў рамках байк-фестывалю «Мінск-2009», што 17—19 ліпеня праходзіў у рэспубліканскім гарналыжным цэнтры «Сілічы».

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

СЯРГЕЙ КУРКАЧ

«Спецыяліст Мінэканомікі запэўніў журналістаў у тым, што сёлета тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі павялічваюцца не будуць. Змяненне гэтых тарыфаў запланавана ажыццявіць з першых дзён наступнага года.

Ігар Фамін нагадаў аб правядзенні мерапрыемстваў па лібералізацыі цэнаў. Так, з 1 ліпеня становай Саўміна было адменена рэгуляванне цэнаў і тарыфаў на асобныя сацыяльна-значныя паслугі. Гэта паслугі пральняў, хімічэстак і цырульняў. Да чаго гэта прывяло? Цяпер у Мінску тарыфы на паслугі хімічэстак павялічыліся аж на 50 працэнтаў. Далейшая лібералізацыя цэнаў будзе ажыццяўляцца з улікам сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне, а таксама залежыць і ад развіцця падзей на знешніх рынках. Спецыяліст Мінэканомікі.

Сяргей КУРКАЧ.



Вучэбна-трэніровачныя скачкі з парашутам беларускай зборнай каманды ДТСААФ на парашутным спорце праходзяць на аэрадроме Магілёўскага аэраклуба.

ПАЛЁТ НАД РОДНАЙ ЗЯМЛЁЙ

Творчасць Багушэвіча стане галоўнай тэмай Дня пісьменства

Галоўнай тэмай Дня беларускага пісьменства ў Сморгоні 6 верасня стане творчасць заснавальніка Беларускай літаратуры Францішка Багушэвіча. Аб гэтым паведаміла кансультант у працы Міністэрства інфармацыі Беларусі Галіна Гусокава.

У Сморгоні плануецца адкрыць помнік Францішку Багушэвічу, а ў вёсцы Кушляны, сядзібе паэта, дзе цяпер знаходзіцца філіял Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, плануецца правесці цырымонію ўзнагароджвання лаўрэатаў 49-га Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі-2009», уручышы пераможцам памятную статуэтку «Залаты фаліят» і дыпламы. Тут жа будуць уручыць дыпламы за лепшы твор ад Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Яшчэ адной ключовай тэмай Дня беларускага пісьменства стане гісторыя культуры Сморгоншчыны. Цэнтральная вуліца горада ператворыцца ў вялікую экспазіцыйную пляцоўку.

Напярэдадні свята духоўнасці адбудуцца

«Смаргонскія чытанні». Мерапрыемства арганізуе Акадэмія навук Беларусі.

Традыцыяна на Дзень беларускага пісьменства прыязджаюць госці з розных краін, прадстаўнікі ўсіх дыпцііў у Беларусі, дэлегацыя Саюза беларускіх пісьменнікаў з усіх абласцей. Прайдзе канферэнцыя з удзелам замежных пісьменнікаў. Літаратары збяруцца, каб абмеркаваць магчымасці супрацоўніцтва, развіцця кантактаў і папулярнасці сучаснай літаратуры.

У Дзень беларускага пісьменства традыцыйна разгортваецца вялікая кніжная экспазіцыя. Кнігі, выпушчаныя па напярэднім год, выданыя — лаўрэатаў конкурсу «Мастацтва кнігі», дзіцячая літаратура і на гэты раз будуць шырока прадстаўлены на свяце. Будзе працаваць тэматычная кніжная пляцоўка да 65-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У гэты дзень таксама пройдуць прэзентацыйныя, выдавецтваў, творчыя сустрэчы з аўтарамі.

Жанна КАТЛЯРОВА, БЕЛТА.

КДК Віцебскай вобласці выявіў факты рэалізацыі камунальных аб'ектаў па зніжаных цэнах

Камітэт дзяржкантролю Віцебскай вобласці выявіў факты недаступлення даходаў у бюджэт з-за адлучэння камунальных аб'ектаў нерухомасці Віцебскага раёна зніжанымі цэнамі, паведамліў абласны камітэт.

Увагу кантралёраў прыцягнуў шэраг фактаў продажу нерухомасці не праз аукцыёны, а канкрэтнымі пакупнікам — арандатарам гэтых аб'ектаў. Парадак распараджэння дзяржамаёмасцю, зацверджаны Віцебскім гарсаветам, дапускае такі продаж, калі кошт аб'ектаў нерухомасці не перавышае 10 тыс. базавых велічыняў (цяпер базавая велічыня складае Br35 тыс.). Разам з тым арандатары самі заказвалі ацэнку не прыналежаючым ім маёмасці, парашуючы палажэнне аб ацэнцы дзяржамаёмасці.

Падчас праверкі дакладнасці ацэнкі рынкавага кошту трох аб'ектаў выяўлены парашэнні, якія прывялі да зніжэння кошту камунальных аб'ектаў. Ацэншчыкі ў разліках дапускалі зніжэнне першапачатковых звестак, прымянялі мінімальныя арэндныя стаўкі, вызначаныя для аб'ектаў дзяржупаслужбы, не выкарыстоўваліся рынковыя арэндныя стаўкі, якія вышэйшыя ў 3 разы, і інш. Акрамя таго, былі выяўлены памылкі ў разліках і спасылкі на не дзейнае заканадаўства, што прыводзіла да неадназначнага тлумачэння вынікаў ацэнкі. Так, па прычыне суб'ектыўнага падыходу ацэншчыкаў стаў магчымы факт продажу гарвыканкамам у лістападзе 2007 года памяшкання за Br112,1 млн. А ўжо ў маі 2008 года пакупнік аформіў гэты памяшканне за коштам у Br572,2 млн (г. зн. у 5 разоў вышэй за цану набывання) у заклад для атрымання крэдыту ў банку.

Гаспадарчым судом Віцебскай вобласці вынесены рашэнні аб прызнанні недакладнай ацэнкі па трох аб'ектах нерухомасці. Матэрыялы праверкі КДК перададзены ў пракуратуру для прававой ацэнкі выяўленых фактаў.

Сяргей КОЧАТАЎ, БЕЛТА.

Факт Вяртанне апостала Фамы



20 ліпеня на галоўны алтар Фарнага касцёла ў Гродне ўсталявалі фігуру апостала Фамы, знічаную падчас пажару 2006 года. Шэсць месяцаў пайшло ў чырванарушчыкаў на выбар толькі гэтай скульптуры. Да поўнага аднаўлення алтара яшчэ шмат працы: разбіраюць трэба будзе вырабіць дзве фігуры — апостала Якава і фігуру Святога Амброзія.

НА ЗДЫМКУ: фігуру апостала Фамы ўсталяваюць на галоўны алтар.

Фота Леаніда ШЧАГЛОВА, БЕЛТА.

Курсы замежных валют, устанавленыя НБ РБ з 21.07.2009 г. (для б/н разлікаў)	Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў	Падпішыцца на часопіс «Гэты Бюжэт» Г.Б. на 2009 год у рэдакцыі па сваёй выязнай цэне. Тэлефон рэдакцыі: 209-89-01.
▲ 1 долар ЗША.....2 829,00	▲ 1 еўра.....4 014,07	ААТ «Агенцтва Уладзіміра Грыцкова» Ул. 100/24/47 Тэлефон рэдакцыі: 209-89-01.
▲ 1 латывійскі літ.....5 751,75	1 латывійскі літ.....1 165,18	ААТ «Агенцтва Уладзіміра Грыцкова» Ул. 100/24/47 Тэлефон рэдакцыі: 209-89-01.
1 літоўскі літ.....1 165,18	1 чэшская крона.....155,63	ААТ «Агенцтва Уладзіміра Грыцкова» Ул. 100/24/47 Тэлефон рэдакцыі: 209-89-01.
1 польскі злоты.....935,56	▲ 1 расійскі рубель.....90,17	ААТ «Агенцтва Уладзіміра Грыцкова» Ул. 100/24/47 Тэлефон рэдакцыі: 209-89-01.
▲ 1 украінская грыўня.....367,40	1 еўра.....44,466	ААТ «Агенцтва Уладзіміра Грыцкова» Ул. 100/24/47 Тэлефон рэдакцыі: 209-89-01.

НАДВОР'Е Спачатку пахаладае, а потым зноў спякота і ліўні

На працягу тыдня на тэрыторыі Беларусі будзе назірацца няўстойлівае надвор'е, паведамляе рэдакцыя **НАЧАЛЬНИКА АДДЕЛА МЕТЕАРАЛАГІЧНЫХ ПРАГНОЗАЎ РЭСПУБЛІКАНСКАГА ГІДРАМЕТЦЕНТРА ЛЮДМІЛА ПАРАШУК.**

У першай палове тыдня крыху пахаладае, месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы 9—15, удзень 18—24 градусаў. Аднак у сярэдзіне тыдня да нас зноў завяе гарачыня. Тэмпература паветра ў чацвер уначы 10—16, на поўдні да 19 цяпла, удзень 25—29, па Браскэйскай вобласці да 30—33 градусаў. Найбольш неспрыяльным днём айчынных сіноптыкі называюць пятніцу, калі над тэрыторыяй краіны пройдуць актыўныя халодныя атмасферныя фронт. У гэты дзень паясудна чакаюцца кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні і шквалы. Тэмпература паветра ўдзень будзе вагацца ад 20—22 па паўночным захадзе да 32—34 градусаў па паўднёвым усходзе.

У суботу і нядзелю да нас зноў завяе халаднаватае і вільготнае паветра з Атлантыкі. Тэмпература паветра ўначы 12—17, удзень 17—24 градусаў. Месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы.

Сяргей КУРКАЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У ПОЛЬШЧЫ З-ЗА КРЫЗЫ ЗАКРЫВАЮЦА КРАМЫ

Тры тысячы крамаў па продажы прадуктаў харчавання і дзве тысячы крамаў адзення знікнуць у Польшчы сёлета. Прычына ў падзенні гандлёвага звароту, якое не спыняецца з пачатку года. У параўнанні з мінулымі годам падзенне пераагнула трохразовы ўзровень, паведамляе Gazeta Prawna.

Польшка гандлёвыя сеткі разлічвалі на паліпшыненне эканамічнай сітуацыі і адкладвалі прыняцце рашэнняў аб закрыцці крамаў да апошняга. Цяпер жа становіцца зразумела, што чакаць паляпшэння не даводзіцца.

МОЦНЫЯ НАВАЛЬНІЦЫ ПАКІНУЛІ БЕЗ СВЯТЛА 8 ТЫСЯЧ ЖЫХАРОЎ ЛАТВІІ І ЛІТВЫ: ЁСЦЬ АХВЯРЫ

У Латвіі ў выніку моцнага ветру і ліўня з навальніцаў увечары ў нядзелю каля 20 тысяч чалавек засталіся без электраэнергіі. З іх 3 тысячы жыхароў знаходзіліся без святла і ўчора увечары.

У выніку разгалу ў выратавальніку было ў 10 разоў больш працы. У нядзелю увечар яны атрымалі 124 выклікі і здзейснілі 104 выезды для дапамогі грамадзянам. Большасць выклікаў былі звязаны з паваленымі дрэвамі і сарванымі дахамі хат.

У той жа час у Літве ў выніку навальнічнай буры без электрычнасці засталіся больш за 5 тысяч чалавек, двое загінулі. «Ахвяры разгалу стыхій зарэгістраваныя ў Пасвальскім раёне», — паведаміў у панядзелак журналістам прадстаўнік дэпартаменту супрацьпажарна-выратавальных работ Владак Ракшціліс. Адзін з загінулых самастойна спрабаваў прыбраць з дарогі абарваныя электрычныя каблі. Другой ахвярай стала жанчына, на якую завалілася дрэва.

СААКАШВІЛІ СТРАЦІЎ НАДЗЕЮ ВЕСЦІ ГРУЗІЮ У НАТА

Грузіў нарад ці атрымаецца ўступіць у НАТА, а таксама вярнуць кантроль над Абхазіяй і Паўднёвай Асеціяй у хуткім часе. Пра гэта

заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі ў інтэрв'ю газеце The Wall Street Journal. «Гэта трагічна, — заявіў ён. — Атрымліваецца, што рускія змагаліся за справядлівую справу».

Да жніўняўскай вайны Саакашвілі ўпэўнена казаў аб уступленні сваёй краіны ў НАТА і ЕС і аб немінучай рэінтэграцыі дзвюх самаабвешчаных рэспублік — Паўднёвай Асеціі і Абхазіі ў склад Грузіі, адзначае газета. Зараз надзеі Грузіі на ўступленне ў НАТА «амаль мёртвае», заявіў Саакашвілі.

У БУЙНОЎ АВАРЫІ Ў ГЕРМАНІІ РАЗБІЛІСЯ 259 АЎТАМАБІЛЯЎ

У буйной дарожнай аварыі, якая адбылася 19 ліпеня на аўтабана А2 паміж Пайне і Брауншвейгам, разбіліся 259 аўтамабіляў. 66 чалавек пацярпелі, 10 з іх, паводле інфармацыі пажарнікаў, атрымалі цяжкія раненні, якія пагражаюць жыццю, паведамляе Stern.

З-за аварыі на шашы утарыўся атактар даўжыняй каля 30 кіламетраў. На працягу некалькіх гадзін траса была перакрыта. У ліквідацыі наступстваў аварыі ўзялі ўдзел каля 340 выратавальнікаў, медыкаў, пажарнікаў і 259 пажарных разлікаў. Прычынай буйнога ДТЗ называюць моцны дождж, пасля якога да таго ж выглынула асляпляльнае сонца.

РЭЙТЫНГ АБАМЫ ЎПЕРШЫНЮ УПАЎ НИЖэй ЗА 60 ПРАЦЭНТАЎ

Упершыню пасля прыходу Барака Абама ў Белью дом яго рэйтынг упаў ніжэй за 60 працэнтаў: пра гэта сведчаць вынікі сацыялагічнага апытання ABC News і The Washington Post. У параўнанні з лікавай веснавой ацэнкай рэйтынг прэзідэнта знізіўся на дзесяць пунктаў і складае 59 працэнтаў.

Найбольш сумнеўнымі здаюцца амерыканцы паспехі Абама ў эканамічнай і бюджэтнай абласцях і сферы аховы здароўя. Працай прэзідэнта ў вобласці эканомікі задаволеныя 52 працэнты аптыяных, 49 працэнтаў ухваляюць яго працу ў сферы аховы здароўя і толькі 43 працэнты лічаць, што Абама паспяхова змагаецца з бюджэтным дэфіцытам.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

РОЗГАЛАС

АВАРЫЯ НА МЯСАКАМБІНАЦЕ: АДНА ЗАГІНУЛА І ЧАЦВЭРА ПАЦЯРПЕЛЫХ...

Аварыя, у выніку якой загінула адна работніца прадпрыемства, а яшчэ чвэрэра пацярпелі, адбылася ў мінулы суботу ў адным з цэхаў Слуцкага мясакамбіната.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» начальнік прэс-службы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі, з тубаправода халадзільнай камеры выцекла каля 200 кілаграмаў аміяку, у выніку чаго гранічная канцэнтрацыя рэчыва ў паветры ў некалькі соцень разоў была перавышана. Ахвярай здарэння стала адна жанчына, якая тут працавала, а яшчэ чатыры чалавекі змешчаны ў бальніцу. Што датычыцца пацярпелых, то тры з іх знаходзяцца ў стабільна цяжкай стане, адзін — у стане сярэдняй цяжкасці. Выратавальнікі, якія тэрмінова прыбылі на месца здарэння, не дапусцілі, каб пары аміяку выйшлі за межы цэха; экалагі, якія выдуць маніторынг сітуацыі, канстатвалі, што усё ў норме. А вось канцэнтрацыя парой аміяку непасрэдна ў аварыйнай халадзільнай камере ўчора раніцай перавышала гранічна дапушчальную норму ў тры разы. Учора працягваліся і работы па асаджэнні парой аміяку, адпампоўвалася аміячная вада і ішла рэчышчаванне паветра ў памяшканні дымаасосамі і вентылятарами. Як мяркуюцца, наступствы аварыі павінны былі быць ліквідаваны ўжо ў панядзелак. Калі казаць аб прычынах аварыі, то, паводле папярэдніх звестак, здарэнне адбылося з-за няякаснай зваркі тубаправоду.

Ігар ГРЫШЫН.

ЗВАЛІЛАСЯ ДРЭВА НА ПАЛАТКУ...

Стыхія, што разлаतोувалася ў нядзелю, не толькі «патрэла» будынкі і дамы ў населеных пунктах, але і стала прычынай смерці дзіцяці.

Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» начальнік прэс-службы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі, у Гродзенскай вобласці дрэва, у якое трапіла маламка, упала і смяротна траўмавала дзіця 2001 года нараджэння. Здарылася гэтая бяда ў Навагрудскім раёне на беразе возера Свіцязь. Яшчэ двое дарослых, якія знаходзіліся ў палатцы, на воку упала дрэва, трапілі ў бальніцу з пераломамі.

Наогул, як адзначае ў МНС, у выніку «взбрыкаў» надвор'я ўрон быў нанесены населеным пунктам Гродзенскай, Мінскай, Магілёўскай, Брэсцкай абласцей і сталіцы. З-за моцнага дажджу і ветру ў 29 жылых дамах і 45 будынках сельгасарганізацый быў пашкоджаны дах, без электрычнасці засталіся 245 населеных пунктаў.

Ігар ГРЫШЫН.

НАЧНЫ ЎРАГАН

Пасля нядзельнага вельмі спякотнага дня і надзвычай душнага чару, у ноч з 19 на 20 ліпеня па Магілёўскай вобласці прайшла моцная навальніца са шквальных ветрам. Ад стыхій пацярпелі горад Магілёў і 11 сельскіх раёнаў, з якіх найбольшы разбурэнні — у Магілёўскім раёне.

Паводле аперацыйнай інфармацыі абласнога ўпраўлення МНС, ад урагану пацярпелі 48 населеных пунктаў. Пашкоджаны дахі на 114 аб'ектах: з іх 88 — будынкі сельгасгаспадарчага і вытворчага прызначэння, 25 жылых дамоў і 1 крама. На Віленскім рынку ў Магілёве трэба рамантаваць дзесятак павільёнаў, з якіх знесла пакрыццё.

Практычна ва ўсіх пацярпелых раёнах былі адключаны электрычныя сеткі. У Магілёве зарэгістравана 28 выпадкаў падзення дрэваў на лініі электраперадач. У панядзелак працавалі аварыйныя брыгады, якія на працягу дня меркавалі ўсё аднавіць.

На вуліцах і ў дварах ад раніцы прыбыралі паламаняныя дрэвы. У абласным цэнтры дрэвы падалі на праезную частку і прыпаркаваныя аўтамабілі. Вядома 10 такіх выпадкаў, пашкоджаны 4 аўтамабілі.

Ілона ІВАНОВА.

УДАРЫЛА МАЛАНКА

У краму в. Пара, што на Пішчыне, 19 ліпеня ударыла маламка. Будынак загарэўся. Агнём пашкоджаны дах, перакрыцці, гандлёвае абсталяванне, памяшканні і тавар. Страты падлічваюцца.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

ПО ПОРУЧЕННЮ ОАО «БЕЛТРАНСГАЗ» (АРЕНДОДАТЕЛЬ), КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)

ПРОВОДИТ АУКЦИОН

на право заключения договоров аренды складских помещений (сроком на 3 года), расположенных по адресу: Минский район, дер. Б. Тростенец, ул. Западная, 9:

Лот № 1: складское помещение, об. пл. 101,53 кв.м. Начальная цена с НДС – 2 851 568 бел. рублей;
Лот № 2: складское помещение, об. пл. 203,97 кв.м. Начальная цена с НДС – 5 728 694 бел. рубля;
Лот № 3: складское помещение, об. пл. 70,59 кв.м. Начальная цена с НДС – 1 982 588 бел. рублей;
Лот № 4: – складское помещение, об. пл. 42,6 кв.м. Начальная цена с НДС – 1 196 462 бел. рубля;
Лот № 5: складское помещение, об. пл. 370,4 кв.м. Начальная цена – 10 403 039 бел. рублей.

ПАПРАЦАЦА ЗА МЯЖОЙ. І АТРЫМАЦЬ ЗАРПЛАТУ?

У Беларусі не плануецца адмены ліцэнзаванага парадку працаўладкавання нашых грамадзян за мяжой. У прыватнасці, паводле слоў намесніка начальніка ўпраўлення знешняй працоўнай міграцыі, бжанцаў і прысташа Дзпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў Аляксандра ТАТУРЫ, такі парадок дазваляе зменшыць рызыку для жшцця, здароўя і эканамічных інтарэсаў «гастарбайтараў».

Як сведчыць статыстыка, цяпер ліцэнзія на эксперт працоўнай сілы маюць 54 юрыдычныя асобы і індывідуальныя падпрэемальнікі. Пры гэтым часцей за ўсё нашы суаічынікі выязджаюць на заробкі ў Расію, Чэхію, Літву, Латвію, Польшчы, Вялікабрытанію і ЗША — як правіла, тут адбываецца ўладкаванне ў сферы будаўніцтва, лясной гаспадаркі, прамысловасці і транспарту.

У цэлым за мінулы год праз суб'екты гаспадарання, што маюць спецыяльныя ліцэнзіі, за мяжой ўладкаваліся 6204 беларусы. Сёлета, у сувязі з эканамічным крызісам і скарачэннем попыту на працоўную сілу, гэта лічба можа зменшыцца. Разам з тым варта заўважыць, што гаворка ідзе менавіта аб легальных выездах. У той жа час некаторыя ацэнкі сведчаць: усяго за мяжой працуюць каля 300 тысяч нашых суаічынікаў.

Як адзначыў Аляксандр Татура, самастойны пошук працы ў іншых краінах ніякім чынам не забараняецца. Гэта права грамадзян Беларусі. Аднак у МУС падкрэслваюць: тым жа грамадзянам павіны ведаць, што самастойнае накіраванне за мяжу можа закончыцца непрыемнасцямі, і самай меншай з іх будзе адмова выплаты зарплаты.

У сувязі з гэтым, значнаў Аляксандр Татура, варта правесці пэўную абалчаванне. Па-першае, яшчэ да ад'езду неабходна заключыць дагавор аб працаўладкаванні з замежным наймальнікам — у ім павіны быць вызначаны ўмовы працы, аплаты, магчымыя прычынэння да «звышчурочных». Па-другое, нягледзячы на тое, загарод праінфармаваць аб сваіх намерах сваёй ку і сяброў, аформіць страхуюку ад няшчасных здарэнняў і хваробаў. А ў сваю чаргу за мяжой трэба стаць на часовы консульскі ўлік, патрабаваць нуўлішняга выканання ўмоў працоўнага дагавора, падпірыліваць рэгулярную сувязь са сваякмі на радзіме. Пры гэтым катэгарычна забараняецца аддаваць каму-небудзь свой пашпарт і пазычаць грошы — у адваротным выпадку можна патрапіць у залежнасць.

Між тым, паведаміў Аляксандр Татура, бліжэйшым часам ёсць намер змякчыць умовы прычынэння працоўнай сілы ў Беларусі. Гаворка ідзе аб скасаванні ліцэнзавання пры запраншэнні невліжкіх груп замежных рабочых. Хутчэй за ўсё, спецыяльныя дазволіць спартэбца толькі пры запраншэнні груп колькасцю ад 10 чалавек. Прычым, на думку Аляксандра Татуры, новаўвядзенне дазволіць вырашыць праблему з дэфіцытам кваліфікаваных спецыялістаў і не створыць дадатковых праблем на аічынным рынку працы. Пакуль колькасць «працоўных мігрантаў» у нашу краіну нязначная — летась яна складала 3,5 тыс. чалавек. Як правіла, на заробкі да нас ехалі грамадзяне Украіны, Літвы, Польшчы, ЗША — пераважна яны ўладкоўваліся кіраўнікамі падпрэемстваў, маркетологамі, у грамадскім харчаванні і ў будаўніцтве.

Сяргей ГРЫБ.

Рыхтуецца мінімальны пакет тэлепраграм у лічбавым выглядзе

У Мінску распачата тэхнічная падрыхтоўка да дастаўкі абанентам кабелёных сетак абавязковага агульнадаступнага пакета тэлепраграм у лічбавым выглядзе. Пра гэта паведаміў у Міністэрстве інфармацыі Беларусі.

Цалкам перайсці на прыём лічбавога тэлевізійнага сігнала ў Беларусь плануецца да 2015 года, што прадугледжана Дзяржаўнай праграмай ўкаранення лічбавога тэлевізійнага і радыёвыячнаня. У адпаведнасці з дакументам беларускія тэлегледачы атрымаюць магчымасць глядзець у лічбавым выглядзе пакет абавязковых агульнадаступных праграм. У яго ўваходзяць шэсць праграм: «Першы канал», «Другі нацыянальны тэлеканал», «Сталічнае тэлебачанне», «ЛАД», «Расія — Беларусь» («РТР—Беларусь»), «НТБ—Беларусь». Каб захаваць гэтыя праграмы адным пакетам, іх неабходна перамісціць у пэўны частоты прамежак.

Для правядзення маніторынгу змянення суб'ектыўнай ацэнкі якасці адлюстравання тэлевізійных праграм, якія складаюць агульнадаступны пакет, з 6 ліпеня адбылося часовае змяненне частотнага плана, у сувязі з чым змянілася размяшчэнне каналаў на кнопках. Маніторынг працянецца тры месяцы.

Як палтумаўчыў Вадзім Лукашук, у сувязі з тым, што тэлевізійныя прыёмнікі беларускія вытворчання, выпущаныя 15—20 гадоў таму, не могуць прымаць каналы СК1 і/або СК2, для трансляцыі нацыянальных каналаў былі вызначаны частоты, якія, незалежна ад мадэлі тэлевізійнага прыёмніка абанента, могуць прымацца ў поўным аб'ёме.

Надалей выдзяленне агульнадаступнага пакета праграм будзе арганізавана з дапамогай спецыяльнага тэхнічнага прыстасавання (фільтравы), на заакуны якіх цяпер праводзіцца тэндар у Тэндарныя цэнтры Мінгарвыканкама. Цяпер усталюванне такіх прыстасаваньняў абанентаў будзе мець магчымасць дадаткова да абавязковага агульнадаступнага пакета бясплатна прымаць два тэлевізійныя каналы. Кошт фільтра складае Вг7—14 тыс. Цяпер абанэцкая служба УП «Мінскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі» прымае пісьмовыя заявы абанентаў на прадастаўленне агульнадаступнага пакета тэлепраграм.

У цэнтральным офісе МТІС і на пяці рэгіянальных цэнтрах абслугоўвання арганізаваны прыём зваротаў абанентаў, звязаных са змяненнем частотнага плана, адзначыў Вадзім Лукашук. Так, у перыяд з 6 па 13 ліпеня наступіла 12 тыс. 110 зваротаў (3 працэнты ад агульнай колькасці абанентаў, якіх заарганізаваны змяненні), з якіх толькі 1 тыс. 762 (14 працэнтаў ад колькасці тых, хто звярнуўся, або 0,4 працэнта ад агульнай колькасці) спартэбца тэхнічна дапамога па настройцы тэлевізійных прыёмнікаў. Па стане на 10 ліпеня тэхнічна дапамога была аказана бясплатна ўжо 58 працэнтам тых, хто звярнуўся (1 тыс. 26 абанентаў).

У «Мінскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі» за той жа перыяд звярнуліся 1 тыс. 288 абанентаў (10 працэнтаў ад колькасці тых, хто звярнуўся, або 0,3 працэнта ад агульнай колькасці абанентаў, якіх заарганізаваны змяненні), тэлевізійныя прыёмнікі якіх не прымаюць на сваіх тэхнічных характэрных каналах СК1 (118—126 МГц, тэлепраграма «Расія—Беларусь») і/або СК2 (110—118 МГц, тэлепраграма «НТБ—Беларусь»).

Прыём названых тэлепраграм магчымы пры змене ў такіх тэлевізійных прыёмніках селектара каналаў, які забяспечвае прыём адпаведных частот. Кошт такога блока складае каля Вг7 тыс. Яго ўсталюванне і прафілактыку тэлевізійнага прыёмніка ажыццяўляюць спецыялізаваныя арганізацыі «Бытраддзётэхніка», ВТРУП «Гарант» і іншыя.

Як адзначыў прадстаўнік міністэрства, МТІС, «Бытраддзётэхніка» і Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт разглядаюць магчымасць бясплатнай замены селектара каналаў у тэлевізійных прыёмніках абанентаў, якія адносяцца да найменш сацыяльна абароненай групы насельніцтва.

Кар. БЕЛТА.

«КАНТЭКСТ ГІСТОРЫІ БУДЗЕ НЕ ПОЎНЫМ БЕЗ ГЭТЫХ СТАРОНАК»

У Мінску выйшла ў свет чарговая кніга сведчанняў беларускіх Остарбайтэраў

«Нам выдалі чорныя халаты, 2 ласкуты са знакам OST, шкарпэткі і драўляныя калодкі. З вечара фрайляйн Ціда прызначала нам адрэзкі работ у праньных, паліклініцы, у падвале па ачыстцы агародніны. Мы працавалі на 12 гадзін у дзень. Пад'ём у 5:30 (...) Мы былі поўнаасц адарваныя ад знешняга свету — ні радыё, ні газет. Мы нікога не ведалі пра тое, што адбываецца на нашай Радзіме...»

Успаміны Кацярыны ЛЮЛЬКІ-НАЙ, якую ў 1943 годзе вывезлі на прымусовыя работы ў Паўночную Германію, краюнак сваёй шчыраасці і праўдзівасці.

Між іншым гэта толькі адзін з 54 апаведаў, адлюстраваных на старонках кнігі «Вайна і скрадзеныя гады: жыццё сведчанні остарбайтэраў Беларусі», прэзентацыя якой адбылася ў Гістарычнай майстэрні. У кнізе акарамы ўспамінаў змешчаны таксама фотадзіялогі остарбайтэраў, іх асабістыя дакументы і матэрыялы.

Як расказала «Звяздзе» сама Кацярына Люлькіна, якая стала ўкладальнікам кнігі, самым цяжкім у працэсе падрыхтоўкі выдання да друку было вытрымаць стыль апаведаў, бо «кожны наступны гаварыў не так як папярэдні, даводзілася часта прыпынкаць — чалавек

не мог стрымаць слёз...»

— Гэта кніга — вынік работы над праграмай «Сувязь пакаленняў» на працягу трох гадоў мы збіраліся разам у Гістарычнай майстэрні — сведкі злучыліся трыццаці гаў рэйка і маладое пакаленне. Мы расказвалі, а яны слухалі. Атрымаліся сваеасабілыя мост пакаленняў. Пасля вырашылі выдаць кнігу ўспамінаў.

Як вядома, за гады Другой сусветнай вайны ў Германію на прымусовыя працы было вывезена больш за 400 тысяч беларусаў.

Кніга ўспамінаў былых беларускіх остарбайтэраў — ужо другое

3 ЦЭЛЫМ СВЕТАМ

Па волі лёсу мы нарадзіліся ў Беларусі, значыць, менавіта тут мы патрэбныя, значыць гэта зямля чакае нашых поспехаў, нашай самарэалізацыі. Дзе нарадзіўся, там і прыгядайцеся — мовіць прыказка. Аднак часам той жа лёс паварочвае так, што людзі апынаюцца далёка за межамі Бацькаўшчыны. Колькасць беларусаў ў замежжы не так лёгка адсачыць, аднак, паводле розных звестак, іх там каля 3,5 мільёна. І настальгія — далёка не адзіная праблема, якая клопаціць іх на чужыне. Куды большую трывогу выклікае праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта і стала ключовай тэмай для абмеркавання на 5-м з'ездзе беларускай свету міжнароднага грамадскага аб'яднання «Згуртаванне беларускай свету «Бацькаўшчына».

У ціперашнюю эпоху глабалізацыі і касмалітызму нацыянальная самабытнасць, можа стацца, пад пагрозай растварэння. Тым больш важна бражлівацца і трапіткае стаўленне да гэтага скаруб. Як слухна заўважыў пэрык Швецыі ў Беларусі Стэфан ЭРЫКСАН у сваёй вітальнай прамоўе да ўдзельнікаў форуму, перад тым, як стаць еўрапейцам, грамадзянінам свету, важна ўсё ж такі заставацца беларусам. На думку дыпламата, наша гісторыя, культура, мова — гэта тое, што робіць нас, беларусаў, унікальнымі. «І менавіта гэтым вы цікавіліся для нас і для астатняга свету. Тое, што добра працуе прамысловасці і сельскай гаспадарцы — гэта цудоўна, але самае важнае, што вас робіць беларусамі, — гэта ўсё ж такі ваша культура». Словы дыпламата праліваліся бальзамам на душу не толькі з-за сэнсу прамоў, але яшчэ і таму, што гаварыў ён на найчужэйшай беларускай мове.

Найданьне пацяпленне адносна ў Еўрасаюзам адчувальнае для беларусаў замежжа і вітаецца імі. Менавіта, мы ўсё ж павіны прысідзі да гэтага, да дыялогу. Наша цывільнаасць проста не перажыве, калі будзе па-іншаму. Мы зараз падшылі і да таго ўзроўню камунікацыі, і да таго ўзроўню праблем, у першую чаргу экалагічнага характару, што калі не знойдзем агульную мову, агульны новы свет, мы папросту згнем... — мяркую Таццяна ЦАРУК, ураджэнка Наваграда, якая ўжо каторы год жыве ў Польшчы. «Я фотамастак і выстаўляю свае здымкі, менавіта звязаныя з Беларуссю. Часта прыходзяць людзі, якія памятаюць і беларускую мову, і гэту зямлю, і хочучы паехаць сюды. Яны прыносяць нейкія памятки, здымкі, цікавцяцца — а як там у Беларусі?». І фотаработы спадарыні Таццяны — яшчэ адзін напамін аб радзіме, згадка пра тое, што тут варта быць. Бываць часцей, бываць не годзем... Беларусі ў Польшчы сумы па нашай вёсцы, па Свіцязі і бывае на радзіме штогод: «Для мяне няма лета, калі я хоць адну ноч не пераночую на сене, не пакакуючыся ноччу ў Свіцязі — гэта такі пад, гэта мая сувязь беспасрэдна з май ёй зямлёй, не звязаная ні з палітыкай, ні з чым. Проста мая зямля. Стаўленне да гэтага велімі трапяткое». Шкадуе яна і аб тым, што «польская мяжа з'яўляецца сур'ёзным парогам, які не дазваляе свабодна перамяшчацца. У Наваградку нават нельга зрабіць візу ў Польшчу. Мне здаецца, што гэта акраза на ўзроўні ўладу — вырашыць гэту праблему». Распавяда і пра сваю вяду, якая вывучыла ў Польшчы, адваджае майстэрствам культурнай дыпламатыі: «На гэта яе натхніла асоба Міцкевіча. Гэта чалавек моц, чалавек-дыялог. Мая дачка хацела б быць будаўніком мастоў

паміж народамі, паміж культурамі». Спідарыня Таццяна прыкмячае пазітыўныя змены, якія адбыліся за той час, што яна жыве па-за межамі Радзімы: «Беларусы пачалі не саромевацца свайго роднага мовы, незалежна ад мовы, на якой размаўляюць. У іх ёсць нешта агульнае — сваё зямля, і яны за яе трымаюцься. І не хочучы, каб у нашы справы умешаліся ні з захаду, ні з усходу. У нас ёсць сваё краіна і мы з'яўляемся грамадзянінамі гэтай краіны. Беларусы пачалі ўсведамляць сябе грамадзянінамі сваёй краіны — гэта велімі важна».

Пакуль існуе адзіны культурны цэнтр Беларусі па-за межамі краіны — у Польшчы, — адзначаў міністр культуры Павел ЛАТУШКА, які раней узначалваў дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Польшчы. Менавіта структурнай часткай пасольства і з'яўляецца культурны цэнтр. Міністр падзякаваў удзельнікам з'езда за тое, што яны зберагаюць па-за межамі нашай Бацькаўшчыны сувязь са сваімі каранямі, памятаюць, адкуль яны родам, паважваюць сваю радзіму, заховаюць традыцыі беларускай культуры. Спідар Латушка мяркую, што захаванне, умацаванне і далейшае развіццё беларускай нацыі, нашай культуры і мовы і, зразумела, галоўнага — дзяржаўнасці — яднаюць і створаюць добрую платформу для развіцця дыялогу і супрацоўніцтва паміж радзімай і дыяспарай. «Калі ж гатоўка будзе да дыялогу будзе з абодвух моладзі», — «раскрывае карты» спідар Рудакіў. І гэта, відаць, спрацоўвае, бо ў беларускай супольнасці сёння 11 аддзяленняў у Іркуцкай вобласці, 17 творчых калектываў, выдаецца ўласны бюлетэнь, праводзіцца абласны фэст-конкурс «Гучы, гомаан беларускі».

Яшчэ адзін беларускі культурны цэнтр можа ўзнікнуць у Літве. Дакладней, Культурны цэнтр Якуба Коласа ў Літве ўжо зарэгістраваны і юрыдычна існуе, а фактычна будынак пакуль няма — ёсць толькі плян пад забудову, справа цяпер толькі за грашамі. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве, а цяпер і дырэктар культурнага цэнтра Хведар НЮНЬКА лічыць стварэнне культурнага цэнтра вялікім дасягненнем, сумеснай перамогай на працягу апошніх 20 гадоў. «Будзе і бібліятэка, і музей Якуба Коласа», — дзеліцца планами дэлегат з'езда. Будучы ў культурным цэнтры і згадкі пра сьпіннага дзееца Івана Луцкевіча, капоцькі заады па аднаўленні музея Луцкевіча ў тым будынку, у якім ён быў, засталіся безвыніковымі. Колькасць беларусаў у Літве, паводле слоў спідара Нюнькі, змяншаецца: калі ў 1989 годзе іх было 63 тыс., то сёння іх 42 тыс., і раней яны складалі 1,7 працэнта насельніцтва, а цяпер толькі 1,2 працэнта. Самае галоўнае ў захаванні свайго нацыянальнага «я», на думку дэлегата, — гэта мова. «Літвеці не можа зразумець, як збыць можаць нам дапамагчы ў гэтым складаным працэсе, мы будзем вядуць, а яны будзем адкрытае да супрацоўніцтва як з грамадскімі арганізацыямі беларусаў за мяжой, так і з канкрэтнымі асобамі ў справах беларускай культуры, знаём-

Мінскі чыноўнікі больш схільныя да фармалізму і грубасці, чым іх калегі ў рэгіёнах

Пра гэта сведчаць вынікі чарговага этапу сацыялагічнага маніторынгу «Думка насельніцтва Беларусі аб стане работы па дэбаркартызацыі дзяржаўнага апарату», праведзенага інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі ў красавіку—маі 2009 года.

Вынікі апытання паказалі, што пры звароце ў дзяржаўныя ўстановы і іншыя арганізацыі грамадзяне практычна ў два разы часцей сустракаюцца з працягненнем станючых якасцяў работнікаў, чым адмоўных. Аднак за апошні год узрасла доля адказаў, у якіх адзначаюцца выпадкі праўлення работнікамі дзяржаўных арганізацый грубасці, непавагі, раздражняльнасці. Адпаведна знізлася колькасць тых, хто адзначаў станючыя якасці работнікаў дзяржорганаў, такія, як тактоўнасць, ветлівасць, умненне слухаць, добразачліваасць, паважлівае стаўленне.

На думку апытаных грамадзян, для супрацоўнікаў дзяржорганаў Мінска ў большай ступені, чым для работнікаў дзяржарганізацый іншых рэгіёнаў, характэрнае праўленне ў дачыненні да наведвальнікаў такіх адмоўных якасцяў, як фармалізм, аб'якавасць (41,1%), раздражняльнасць (29,5%), грубасць і хамства (18,4%).

Часцей за ўсё сутыкаюцца са станючымі якасцямі з боку работнікаў дзяржорганаў пры звароце да іх жыхяркі Віцебскай вобласці: уважліваасці і адказнасці (65,2%), тактоўнасці і ветлівасці (37,1%), умненнем слухаць і добразачліваасці (32,6%), паважлівым стаўленнем (37,9%).

Усяго было апытана 1 тыс. 89 рэспандэнтаў ва ўзросце ад 18 гадоў і старэй ва ўсіх абласных цэнтрах краіны і Мінску, раённых гарадах і сельскіх населеных пунктах. Статыстычная хібнасць не перавышала 3%. Гэта дазваляе сцвярджаць, што вынікі даследавання адлюстроўваюць думку насельніцтва рэспублікі ў цэлым.

Кар. БЕЛТА.

ства з нашай культурай замежных краін, прэзентацыі культурных дасягненняў беларускай замежжа на Бацькаўшчыне, — запэўніў Павел Латушка. «Для нас важным прыярытэтам з'яўляецца максімальна шырокая дэманстрацыя культуры за мяжой. Беларуская культура правамерна з'яўляецца неад'емнай часткай еўрапейскай, сусветнай культурнай прасторы». Звартаючыся да дзеецаў беларускага замежжа, міністр зазначыў: «Мы разглядаем вас як партнёраў па дэманстрацыі беларускай культуры за мяжой». Ён пацвердзіў гатоўнасць унесці прапановы ў распрацоўку урадавай праграмы «Беларусы свету», напуналенне яе палажэнняў канкрэтным зместам. Сёлета, у Год роднай зямлі, усе беларусы — і тыя, хто пражывае на роднай зямлі, і тыя, што апынуліся па-за яе межамі, — павіны згуртавацца. Спідар Латушка мяркую, што дыяспара не павіна страчаць сувязі з метраполіяй, а дзяржава ў сваю чаргу павіна працяваць больш клопату аб суаічыніках за мяжой.

Алег РУДАКОВ, старшыня Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага, падзяліўся з прысутнымі досведам беларускай супольнасці ў Прыбайкаллі. Паводле яго слоў, беларускае таварыства лічыцца там самым актыўным, самым уважлівым і самым моладзевым з улік 40 нацыянальна-культурных аб'яднанняў вобласці. «Сакрэт нашай актыўнасці» — велімі просты: мы самаахвярня працемам на выхаванне беларускага шчырага патрыятызму, у першую чаргу сярод моладзі, — «раскрывае карты» спідар Рудакіў. І гэта, відаць, спрацоўвае, бо ў беларускай супольнасці сёння 11 аддзяленняў у Іркуцкай вобласці, 17 творчых калектываў, выдаецца ўласны бюлетэнь, праводзіцца абласны фэст-конкурс «Гучы, гомаан беларускі».

Яшчэ адзін беларускі культурны цэнтр можа ўзнікнуць у Літве. Дакладней, Культурны цэнтр Якуба Коласа ў Літве ўжо зарэгістраваны і юрыдычна існуе, а фактычна будынак пакуль няма — ёсць толькі плян пад забудову, справа цяпер толькі за грашамі. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве, а цяпер і дырэктар культурнага цэнтра Хведар НЮНЬКА лічыць стварэнне культурнага цэнтра вялікім дасягненнем, сумеснай перамогай на працягу апошніх 20 гадоў. «Будзе і бібліятэка, і музей Якуба Коласа», — дзеліцца планами дэлегат з'езда. Будучы ў культурным цэнтры і згадкі пра сьпіннага дзееца Івана Луцкевіча, капоцькі заады па аднаўленні музея Луцкевіча ў тым будынку, у якім ён быў, засталіся безвыніковымі. Колькасць беларусаў у Літве, паводле слоў спідара Нюнькі, змяншаецца: калі ў 1989 годзе іх было 63 тыс., то сёння іх 42 тыс., і раней яны складалі 1,7 працэнта насельніцтва, а цяпер толькі 1,2 працэнта. Самае галоўнае ў захаванні свайго нацыянальнага «я», на думку дэлегата, — гэта мова. «Літвеці не можа зразумець, як збыць можаць нам дапамагчы ў гэтым складаным працэсе, мы будзем вядуць, а яны будзем адкрытае да супрацоўніцтва як з грамадскімі арганізацыямі беларусаў за мяжой, так і з канкрэтнымі асобамі ў справах беларускай культуры, знаём-

ства з нашай культурай замежных краін, прэзентацыі культурных дасягненняў беларускай замежжа на Бацькаўшчыне, — запэўніў Павел Латушка. «Для нас важным прыярытэтам з'яўляецца максімальна шырокая дэманстрацыя культуры за мяжой. Беларуская культура правамерна з'яўляецца неад'емнай часткай еўрапейскай, сусветнай культурнай прасторы». Звартаючыся да дзеецаў беларускага замежжа, міністр зазначыў: «Мы разглядаем вас як партнёраў па дэманстрацыі беларускай культуры за мяжой». Ён пацвердзіў гатоўнасць унесці прапановы ў распрацоўку урадавай праграмы «Беларусы свету», напуналенне яе палажэнняў канкрэтным зместам. Сёлета, у Год роднай зямлі, усе беларусы — і тыя, хто пражывае на роднай зямлі, і тыя, што апынуліся па-за яе межамі, — павіны згуртавацца. Спідар Латушка мяркую, што дыяспара не павіна страчаць сувязі з метраполіяй, а дзяржава ў сваю чаргу павіна працяваць больш клопату аб суаічыніках за мяжой.

Алег РУДАКОВ, старшыня Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага, падзяліўся з прысутнымі досведам беларускай супольнасці ў Прыбайкаллі. Паводле яго слоў, беларускае таварыства лічыцца там самым актыўным, самым уважлівым і самым моладзевым з улік 40 нацыянальна-культурных аб'яднанняў вобласці. «Сакрэт нашай актыўнасці» — велімі просты: мы самаахвярня працемам на выхаванне беларускага шчырага патрыятызму, у першую чаргу сярод моладзі, — «раскрывае карты» спідар Рудакіў. І гэта, відаць, спрацоўвае, бо ў беларускай супольнасці сёння 11 аддзяленняў у Іркуцкай вобласці, 17 творчых калектываў, выдаецца ўласны бюлетэнь, праводзіцца абласны фэст-конкурс «Гучы, гомаан беларускі».

Яшчэ адзін беларускі культурны цэнтр можа ўзнікнуць у Літве. Дакладней, Культурны цэнтр Якуба Коласа ў Літве ўжо зарэгістраваны і юрыдычна існуе, а фактычна будынак пакуль няма — ёсць толькі плян пад забудову, справа цяпер толькі за грашамі. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве, а цяпер і дырэктар культурнага цэнтра Хведар НЮНЬКА лічыць стварэнне культурнага цэнтра вялікім дасягненнем, сумеснай перамогай на працягу апошніх 20 гадоў. «Будзе і бібліятэка, і музей Якуба Коласа», — дзеліцца планами дэлегат з'езда. Будучы ў культурным цэнтры і згадкі пра сьпіннага дзееца Івана Луцкевіча, капоцькі заады па аднаўленні музея Луцкевіча ў тым будынку, у якім ён быў, засталіся безвыніковымі. Колькасць беларусаў у Літве, паводле слоў спідара Нюнькі, змяншаецца: калі ў 1989 годзе іх было 63 тыс., то сёння іх 42 тыс., і раней яны складалі 1,7 працэнта насельніцтва, а цяпер толькі 1,2 працэнта. Самае галоўнае ў захаванні свайго нацыянальнага «я», на думку дэлегата, — гэта мова. «Літвеці не можа зразумець, як збыць можаць нам дапамагчы ў гэтым складаным працэсе, мы будзем вядуць, а яны будзем адкрытае да супрацоўніцтва як з грамадскімі арганізацыямі беларусаў за мяжой, так і з канкрэтнымі асобамі ў справах беларускай культуры, знаём-

ства з нашай культурай замежных краін, прэзентацыі культурных дасягненняў беларускай замежжа на Бацькаўшчыне, — запэўніў Павел Латушка. «Для нас важным прыярытэтам з'яўляецца максімальна шырокая дэманстрацыя культуры за мяжой. Беларуская культура правамерна з'яўляецца неад'емнай часткай еўрапейскай, сусветнай культурнай прасторы». Звартаючыся да дзеецаў беларускага замежжа, міністр зазначыў: «Мы разглядаем вас як партнёраў па дэманстрацыі беларускай культуры за мяжой». Ён пацвердзіў гатоўнасць унесці прапановы ў распрацоўку урадавай праграмы «Беларусы свету», напуналенне яе палажэнняў канкрэтным зместам. Сёлета, у Год роднай зямлі, усе беларусы — і тыя, хто пражывае на роднай зямлі, і тыя, што апынуліся па-за яе межамі, — павіны згуртавацца. Спідар Латушка мяркую, што дыяспара не павіна страчаць сувязі з метраполіяй, а дзяржава ў сваю чаргу павіна працяваць больш клопату аб суаічыніках за мяжой.

Алег РУДАКОВ, старшыня Іркуцкага таварыства беларускай культуры імя Яна Чэрскага, падзяліўся з прысутнымі досведам беларускай супольнасці ў Прыбайкаллі. Паводле яго слоў, беларускае таварыства лічыцца там самым актыўным, самым уважлівым і самым моладзевым з улік 40 нацыянальна-культурных аб'яднанняў вобласці. «Сакрэт нашай актыўнасці» — велімі просты: мы самаахвярня працемам на выхаванне беларускага шчырага патрыятызму, у першую чаргу сярод моладзі, — «раскрывае карты» спідар Рудакіў. І гэта, відаць, спрацоўвае, бо ў беларускай супольнасці сёння 11 аддзяленняў у Іркуцкай вобласці, 17 творчых калектываў, выдаецца ўласны бюлетэнь, праводзіцца абласны фэст-конкурс «Гучы, гомаан беларускі».

Яшчэ адзін беларускі культурны цэнтр можа ўзнікнуць у Літве. Дакладней, Культурны цэнтр Якуба Коласа ў Літве ўжо зарэгістраваны і юрыдычна існуе, а фактычна будынак пакуль няма — ёсць толькі плян пад забудову, справа цяпер толькі за грашамі. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве, а цяпер і дырэктар культурнага цэнтра Хведар НЮНЬКА лічыць стварэнне культурнага цэнтра вялікім дасягненнем, сумеснай перамогай на працягу апошніх 20 гадоў. «Будзе і бібліятэка, і музей Якуба Коласа», — дзеліцца планами дэлегат з'езда. Буд

МІНЧАНЕ ВЫЙГРАЮЦЬ.

АЛЕ НЕ ЎСЕ

Адставанне ў заробках рэгіёны часткова «кампенсуець» цэнамі

Сталіца застанеца сталіцай, а рэгіёны — рэгіёнамі, і розніца паміж імі будзе існаваць заўсёды. Варта заўважыць, што значная доля прадуцыі ў гэтым сьвярдзжэнні сапраўды ёсць, і не толькі ў дачыненні да Беларусі. Бо не сакрат: вялікія і малыя грады паўсюль маюць свае мінусы і плюсы. Якія? Зрэшты, каб адказаць на гэта пытанне, карэспандэнт «Звязды» вырашыў накіравацца ў адзін з райцэнтраў — Мар'іну Горку.

У «адрыву» ідуць вытворцы

Шматлікія выбарачныя абследаванні хатніх гаспадарак сведчаць, што галоўнымі крыніцамі даходаў беларусаў традыцыйна застаюцца зарплата або пенсія. Між тым, таксама разумела, што Мінск — гэта асноўныя прамысловыя прадпрыемствы, дастаткова развітая сфера абслугоўвання, найбольш значныя ўстанова адукацыі і культуры. І, як вынік, вышэйшыя заробкі. Іх сярэдні ўзровень з пачатку года ў сталіцы склаў 1 млн 271 тыс. рублёў. Тады як у Пухавіцкім раёне — 855 тыс. рублёў. Розніцу палічыць няцяжка — амаль паўтара раза.

Разам з тым, калі зыходзіць з сітуацыі ў асобных галінах, малюнак выглядае не такім адназначным. Сапраўды, па паказчыках сярэдняй зарплат пайшлі ў адчувальны «адрыв» сталічныя будаўнікі (1 млн 604 тыс. супраць 1 млн 12,7 тыс. у Пухавіцкім раёне), работнікі транспарту (1 млн 304,1 тыс. супраць 849,5 тыс.), прамысловыяцы (1 млн 228,8 тыс. супраць 1 млн 1 тыс.), гандлю і грамадскага харчавання (1 млн 95,2 тыс. супраць 700,7 тыс.), а таксама, з улікам вялікай колькасці буйных бібліятэк, тэатраў, музеяў — работнікі культуры (1 млн 25,9 тыс. супраць 690,9 тыс.

ДАРЭЧЫ
1 мільён 271,7 тысячы сярэдняй зарплаты — сведчанне абсалютнага лідарства Мінска. Астанія рэгіёны астасяваюць і... знаходзяцца прыкладна на аднолькавым узроўні. У прыватнасці, статыстыка сведчыць: за студзеня — май тых ж сярэдніх заробкі па Мінскай вобласці складалі 907,3 тыс., Гомельскай — 894,8 тыс., Гродзенскай — 856,5 тыс., Віцебскай — 840,4 тыс., Брэсцкай — 827,3 тыс., Магілёўскай — 821,8 тыс. рублёў.

рублёў). Але ў той жа час «лідарства» астатніх мінскіх бюджэтнікаў, тых жа работнікаў адукацыі і аховы здароўя, далёка не такое значнае — у межах 10 %.

Нарэшце, яшчэ меншая розніца ў пенсіях. Іх сярэдні памер у сталіцы складае 420 тыс., а ў Пухавіцкім раёне — 385 тыс. рублёў. Словам, кажаць аб «яўнай перавазе» тут ужо немагчыма пры ўсім жаданні.

Дзе работа, там...

Высокі кошт жытця
Як вядома, заробкі там, дзе ёсць магчымасць працаваць. Заўважым адрозненні: узровень беспрацоўя ў Мар'інай Горцы нібыта не «зашкальвае». Аднак варыянтаў знайсці вакантнае месца ў Мінску ўсё ж непараўнальна больш. І асабліва, калі гаворка ідзе аб уладкаванні на рабочых спецыяльнасцях.

Да слова, вялікім выбарам у сталіцы тлумачыцца і тая акалічнасць, што многія жыхары Пухавіцкага раёна працуюць менавіта ў Мінску. Адлегласць да яго — каля 60 кіламетраў. Інакш кажучы, яна «вымяраецца» з-за нашым меншым адлегласцю ў малым горадзе сама па сабе патраба ў транспарце ўзнікае не заўсёды.

Асобная тэма — прадукты харчавання. У сваёасаблівым «сапартніцтве» паміж рынкам у Мар'інай Горцы і той жа сталічнай Камароўскай энэў-такі перамагае першы. Праўда, асабліва розніцы цэны на апельсіны, бананы, лімоны, абрыкосы, персікі і іншую імартную садавіну заўважыць амаль не атрымаецца — хіба што на некалькі сотняў рублёў. Гэта ж можна сказаць і пра моркву, буракі і новага ўраджаю (сярэдняя цэна ў райцэнтрах і сталіцы каля 3 тыс.), памідоры (2,5—3,8 тысячы),

нашатак вышэйшы — 24—30 тысяч «зьяльных».

Па сутнасці параўнальныя са сталічнымі ў Мар'інай Горцы і цэны на двух- і трохпакаёвыя кватэры — у залежнасці ад той жа якасці і «ўзросту» дамоў 35—46 і 40—55 тысяч долараў адпаведна. А вось па арэндзе жылля райцэнтр выйграе. Зняць аднапакаёвую кватэру тут магчыма за 100, а пры пэўным шанцаванні — і за 90 долараў. Гэта ўдвая танней, чым у Мінску.

Ад агуркоў і да маршрукі

Правадзіць паралелі паміж цэнамі трэба лічыць зямлякам не самым удачным і шчыра суб'ектыўным прынамсі з адной прычыны: тыя ж цэны ў Мінску могуць істотна адрознівацца нават на суседніх вулках. Тым не менш абысці без параўнання тут таксама нельга. І яно будзе на карысць Мар'інай Горкі.

Першае, на што звяртаеш увагу ў райцэнтрах — больш танны «кітайска-турэцкі» рэчавы шырспажыў на рынку. Менш давадзёцца заплаціць і за наведанне пунктаў грамадскага харчавання. Але ці не найбольшы сюрпрыз чакае аматараў маршрукі: паездка ў Мар'інай Горцы абыдзецца ў 500, а ў Мінску, як правіла, — 1850 рублёў. «Эканомі» звышадчувальна. Апроч таго, зразумела: з-за нашым меншым адлегласцю ў малым горадзе сама па сабе патраба ў транспарце ўзнікае не заўсёды.

Значна менш (з супраць 6 тысяч за кг) папрасіць у раёне за вішню. А 3-літровая відзёрка чорных парок мясцовыя гандляры ацэняць у 5 тысяч — рэальна на такія грошы ў сталіцы можна купіць толькі кілаграм. Зрэшты, сьвярдзжэ, што на мар'інагорскім рынку паўне ажыятаж, не выпадае. Усё вельмі проста: на прапанову «купіць надарожна» цягаўтуд з садавіны, агародніны і райцэнтрах і сталіцы каля 3 тыс.), памідоры (2,5—3,8 тысячы),



Фота Анатоля КЛЕЩУКА.

маладу бульбу (у залежнасці ад памеру — 1,5-3 тысячы рублёў за кілаграм). Затое кілаграм агуркоў у Мар'інай Горцы ўжо «мінуе» амаль у паўтара раза. Можна прыбыць і кошт свініны (пры аднолькавай якасці цэна ў Мінску — 19—20, у райцэнтрах — 17—18 тыс.), ялавічыны (16 супраць 18—22 тысяч), салёнага сала (13—14 і 14—19 тысяч рублёў).

Значна менш (з супраць 6 тысяч за кг) папрасіць у раёне за вішню. А 3-літровая відзёрка чорных парок мясцовыя гандляры ацэняць у 5 тысяч — рэальна на такія грошы ў сталіцы можна купіць толькі кілаграм. Зрэшты, сьвярдзжэ, што на мар'інагорскім рынку паўне ажыятаж, не выпадае. Усё вельмі проста: на прапанову «купіць надарожна» цягаўтуд з садавіны, агародніны і райцэнтрах і сталіцы каля 3 тыс.), памідоры (2,5—3,8 тысячы),

Паралелі

Сваё — надзейней?

Разважаны, дзе лепш, варта лічыць філасофскімі — у рэшце рэшт, кожны мае тую ж уласную звычку. І ўсё ж можна зрабіць агульную цэну: зыходзячы з супастаўлення цэнаў і заробкаў, у большым выйгрышы знаходзіцца мінчане. Але далёка не ўсё — скажам, наконт бюджэтнікаў і пенсіянераў тут існуюць пытанні.

Да таго ж нельга не звярнуць увагу і яшчэ на адзін момант. Большасць жыхароў сталіцы сваёй зямлі не маюць, у той час як значная частка мар'інагорцаў і жыхароў іншых райцэнтраў могуць разлічыцца на дадатковы крыніцу паляпшэння ўласнага дабрабыту — прысядзібныя гаспадаркі. І гэта аргумент не толькі важкі, але і стабільны — ён не губляе актуальнасці ў любых эканамічных умовах.

Сяргей ГРЫБ.
Мінск — Мар'іна Горка.

Цэны

ШТО ТАННЕЛА, ШТО ДАРАЖЭЛА

Цэны на харчовыя тавары ў Беларусі ў чэрвені гэтага года ў параўнанні з маем павялічыліся на 0,2 працэнта, а з пачатку года — на 5,9 працэнта, паведамляе ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

Змяненне цэнаў на харчовыя тавары ў чэрвені ў параўнанні з маем дало 0,1 працэнта прыросту зводнага індэкса спажывецкіх цэнаў.

Цэны на гарлукі ў чэрвені ў параўнанні з маем узраслі на 2,5 працэнта, безалкагольныя напіткі — на 1,7, сельдзёц салёны — на 1,4, кандытарскія вырабы і чай — на 0,8, каўбасныя вырабы і вяндрліну, рыбныя і мясныя кансервы — на 0,4 працэнта, мяса і птушку, хлэб і хлэбабулочкины вырабы, кансервы з агародніны — на 0,3 працэнта. Цэны на моркву павялічыліся ў 1,5 раза, буракі — на 35,5 працэнта, цыбулю-рэпку — на 28,1, свежую бульбу — на 13,5 працэнта. Садавіны ў цэлым падражэла на 0,8 працэнта, у тым ліку яблыкі — на 3 працэнта, цытрусовыя — на 2,2, бананы — на 1,5 працэнта.

Разам з тым патаванне прасіа — на 1,7 працэнта, грэцкія крупы — на 1,2, яйкі — на 0,8, рыс — на 0,7, рыба і морепрадукты — на 0,5, алеі — на 0,4, сыры — на 0,3, макаронныя вырабы — на 0,2, малако і малочныя прадукты, пшанічная мук — на 0,1 працэнта. Не змяніліся цэны на цукар. На свежую агародніну цэны знізіліся на 13,4 працэнта, у тым ліку агуркі сталі таннейшымі ў 2 разы, памідоры — на 22,5 працэнта, капуста свежая — на 14,1, перац салодкі — на 4,5 працэнта.

Таццяна ЛОБАС, БЕЛТА.

Гонар Беларусі

І КОНЫ І ВЕРШНІК — МАЛАДЗЕНЬКІЯ

Завяршыўся сёмы кваліфікацыйны этап Кубка свету па конным трохбор'і, які праходзіў пад Мінскам, у пасёлку Ратамка на базе Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі. Пераможца спартбрытаў стаў беларус Ілья Анісін.

Тое, што зусім оны вышаванец цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па конным спорце абышоў больш спрактыкаваных ды масітых супернікаў, стала прыемнай нечаканасцю як для шматлікіх гледачоў, так і для самога спартсмена. Найскладанейшыя крос на так званых палых выпрабаваннях Ілья з жаробом Арбатам прайшлі выдатна. А вось на канкурры забралі 8 штрафных. І бліжэйшы супернікі літовец Аісіс Віт-каўскас на кані Акс Галопес з 16

штрафнымі ачкамі занялі другое месца. Бронзавым прызёрам стаў расіянін Аляксандр Маркаў.

Наш пераможца Ілья Анісін займаецца ў заслужанага трэнера Савецкага Саюза Сяргея Мухіна, які прыехаў да нас з Расіі, трэнеру беларускіх трохборцаў. На міжнароднай арэне, па словах дзяржаўнага трэнера Беларусі па конным спорце Наталлі Юранавой, Ілья заўважлівы таленавітага, перспектыўнага спартсмена. Восенню Ілья чакае чэмпіянат Еўропы сярод юнакоў і фінал этапа Кубка свету. Пакуль яшчэ не вырашана, куды паедзе.

На жаль, фаварыт беларускай зборнай Вячаслаў Пойта выбыў з турніру. Палаявы выпрабаванні, найскладанейшы маршрут пашкодзілі здароўе коней, на

які ён выступаў. Яны не прайшлі ветэрынарную інспекцыю перад канкурам. Дарчым, падчас кросу са спартбрытаў былі 10 удзельнікаў. Адна з прычынаў — найскладанейшая траса. Гэты факт падкрэсліў і Марцін Плева, прэзідэнт гранд-журі Міжнароднай федэрацыі коннага спорту, старшыня галоўнай судзейскай калегіі турніру. Гэта самая складаная траса для палых выпрабаванняў з тых, якія яму давялося бацьчы ў іншых краінах, дзе праходзіць этап Кубка свету. Але, як падкрэсліў спадар Плева, яна поўнацю адпавядае міжнародным патрабаванням.

Былі надзеі на больш удалае выступленне ўдзельніцы пекінскай Алімпіяды Алёны Целяпушкінай. Яна заняла толькі пяты радок у турнірнай табліцы. Прыкраса акалічнасць здарылася яшчэ з адным з перспектыўных нашых удзельнікаў, Аляксандр Зеляно вылецеў падчас кросу з сядла.

Увогуле, прадстаўнікі судзейскай калегіі адзначылі высокі ўзровень арганізацыі гэтых спартбрытаў. Калі довава арганізаваць рэкламную кампанію, то можна будзе чакаць спартсменаў не толькі з Усходняй, але і Заход-



Пераможца спартбрытаў — беларус Ілья АНІСІН.

няй Еўропы, падкрэслілі нашы госці.

Марыя ЖЫЛІНСКАЯ, фота аўтара.

СТАГОДДЗІ ВЕРЫ І ЦУДАЎ

19 ліпеня ў нядзелью праваслаўныя вернікі з Бабруйска пайшлі хросным ходам у горад Быхаў. Па словах епіскапа Бабруйскага і Быхаўскага Серафіма, у ім бяруць удзел каля паўсотні чалавек.

Праз некалькі дзён хросны ход пойдзе ў Быхаў і ў Магілёва. Праваслаўныя сустрэнуцца раніцай 24 ліпеня ў раённым цэнтры каля Свята-Троіцкага храма, каб адзначыць 350-гадовы юбілей знакамітага Баркалабаўскага абраза Божай Маці, які народ, асабліва на Усходзе Беларусі, шануе і лічыць цудатворным.

Дата з'яўлення на быхаўскай зямлі абраза Божай Маці — 1659 год, калі рускі князь Пажарскі спыніўся на шляху ў Баркалабаўскім манастыры. Паводле падання, абраз быў у вайсковым абозе, які цудоўным чынам не мог краўца з месца пры ад'ездзе з Баркалабава. Тады князь падарыў прыгожую выяву Божай Маці і Дзіцяці Хрыста манастыру.

Баркалабаўскі абраз Божай Маці захавався праз стагоддзі, пажары, войны і рэвалюцыі. Калі манастыр за савецкім часам зачынілі, абраз захоўвалі манашкі і простыя людзі. А ў 1953 годзе яго перадалі ў быхаўскую царкву, дзе ён цяпер і знаходзіцца.

Штогод 24 ліпеня на прастольнае свята ў Быхаў збіраюцца сотні вернікаў. Усе яны хочуць прыкунца да старажытнага абраза, папрасіць здароўя і спрыяння ў розных жыццёвых сітуацыях. «Няхай у свеце мала цудаў, але ў гэты абраз мы верым», — звычайна кажуць быхаўскія людзі.

Сёлета, у юбілей знакамітага абраза, урачыстасці ў Свята-Троіцкім храме ў Быхаве пройдуць яшчэ з большым размахам.

— Святочная літургія панчэцца а 9-й гадзіне раніцы, — паведамаў уладка Серафім. — А ў 11.00 адбудзецца гашэнне паштовай маркі, якая выдана Міністэрствам сувязі і інфарматыкі Беларусі ў гонар юбілею абраза Баркалабаўскай Божай Маці. Пасля — канцэрт і кіршам.

мясціўся ў вялікай палатцы часовы храм, унутраныя апрацоўчныя работы ідуць у драўляным сястрынкім доме і нарэшце пачалося будаўніцтва галоўнага Узвазненскага храма.

Калі манастыр будзе адноўлены, мяркуюць у епарыі, абраз Божай Маці вернецца ў роднае Баркалабава.

Ілона ІВАНОВА.



Боркалабаўская ікона Божьей Матери

БЕЛОРУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ

ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»

ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» сообщает, что 4 августа 2009 г. состоится внеочередное Общее Собрание акционеров ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» в заочной форме путем письменного опроса с повесткой дня:

- об увеличении уставного фонда ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»;
- о внесении изменений в Устав ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»;
- о внесении изменений в положение о Наблюдательном Совете ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

Бюллетени для заочного голосования лица, имеющие право на участие в Общем Собрании акционеров ОАО «Белорусский Индустриальный Банк», могут получить, заполнить и предоставить по месту нахождения головного офиса ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» и его филиалов:

г. Минск, ул. Мельникайте, 8;
г. Минск, ул. Энгельса, 30;
г. Витебск, ул. Чапаева, 16;
г. Гомель, ул. Головацкого, 19;
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а;
г. Могилев, пер. 2-й Крутой, 3а.

Срок окончания приема заполненных бюллетеней 31 июля 2009 г.

Информация по вопросам повестки дня предоставляется по указанному адресу лицам, имеющим право на участие в собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих личность и полномочия представителя.

Телефон для справок: т/ф (8 017) 209 41 85.

Наблюдательный Совет ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 30 от 13.11.2008 г. УНП 100195493. ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

БАНК ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ
Закрытое акционерное общество

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2009 г.
ЗАО «ТКБанк»
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2009	01.07.2008
1	2	3	4	5
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	478,4	-
3	Средства в Национальном банке	1102	193 025,4	-
4	Ценные бумаги:	1103	1 935,2	-
	для торговли	11031	-	-
	удерживаемые до погашения	11032	-	-
	в наличии для продажи	11033	1 935,2	-
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	24 725,4	-
6	Кредиты клиентам	1106	4 485,0	-
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	-	-
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	298,8	-
9	Прочие активы	1109	846,2	-
10	ИТОГО активы	110	225 794,4	-
11	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
12	Средства Национального банка	1202	-	-
13	Кредиты и другие средства банков	1205	207 871,5	-
14	Средства клиентов	1206	678,6	-
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	-	-
16	Прочие обязательства	1209	316,0	-
17	ВСЕГО обязательства	120	208 866,1	-
18	КАПИТАЛ			
19	Уставный фонд	1211	17 257,9	-
20	Эмиссионный доход	1212	-	-
21	Резервный фонд	1213	-	-
22	Накопленная прибыль	1214	(-329,6)	-
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	-	-
24	ВСЕГО капитал	121	16 928,3	-
25	ИТОГО обязательства и капитал	12	225 794,4	-
26	ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
27	Требования	1301	4 500,0	-
28	Обязательства	1302	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2009 г.
ЗАО «ТКБанк»
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2009	01.07.2008
1	Процентные доходы	2011	715,4	-
2	Процентные расходы	2012	747,2	-
3	Чистые процентные доходы	201	(-31,8)	-
4	Комиссионные доходы	2021	25,9	-
5	Комиссионные расходы	2022	8,0	-
6	Чистые комиссионные доходы	202	17,9	-
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	4 376,3	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	-
9	Доход в форме дивидендов	205	-	-
10	Чистые отчисления в резервы	206	970,9	-
11	Прочие доходы	207	3,3	-
12	Операционные расходы	208	1 575,0	-
13	Прочие расходы	209	101,1	-
14	Налог на прибыль	210	326,7	-
15	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	1 392,0	-

Председатель Правления А.Б. Веретельников
Главный бухгалтер И.Л. Бурко
Дата подписания «20» июля 2009 г.

Лицензия № 30 на осуществление банковской деятельности № 30 от 12.09.2008 г.

Погляд

Ці трэба лічыцца з кожным «я»?

Трэба не толькі лічыцца, даводзіцца і абараняцца

Параімся?

«Смеццевая» праблема ў буйных гарадах больш не можа вырашацца толькі традыцыйным для нас спосабам, дзюкчыцы палігонам цвёрдых бытавых адходаў. Трэба, што ўжо даўно зроблена ў многіх краінах, будаваць смеццерапрацоўчыя заводы. І такі праект, паводле інфармацыйнага намесніка старшыні Гродзенскага гарвыканкама Аляксандра Цыбульнікава, ужо ў найбліжэйшы час рэальна ажыццявіць пры фінансавай падтрымцы Сусветнага банка. Праўда, першая спроба грамадскага абмеркавання гэтага праекта аказалася няўдалай.

Пажаданне, а дакладней, патрабаванне парадзіцца з грамадскасцю наконт выбару пляцоўкі для размяшчэння завода выказаў інвестар — Сусветны банк. І не таму, што ў гэтым выпадку склаліся нейкія выключныя абставіны, а, напэўна, у сувязі з агупнапрынятай практыкай пры будаўніцтве падобных аб'ектаў. Людзі, як правіла, не супраць, але пры умовах, каб аб'екты не знаходзіліся паблізу іх населеных пунктаў. І гэта трэба абавязкова ўлічваць пры выбары аптымальнага варыянта.

На сёння разглядаюцца два варыянты размяшчэння будучага завода. Якому ж аздаць перавагу? Гародскія ўлады запрасілі ўсіх ахвотных у выканкам на грамадскае абмеркаванне праекта, аднак... Мо, не халіла інфармацыі аб гэтым мерапрыемстве, альбо няма звычкі да такіх дыскусій, грамадскіх аб'яднанняў, якія б прадстаўлялі «голос народа», ці на іншых прычынах, але адгукнуліся толькі... двое грамадзян. Таму абмеркаванне не адбылося.

Пакуль цяжка спрагнаваць вынік паўторнай спробы мясцовых уладаў парадзіцца з жыхарамі па пытаннем будаўніцтва смеццерапрацоўчага завода. Трэба падказаць, што пры належнай арганізацыі такога абмеркавання ўсё ж адбудзецца — зацэлюнае, на агупную карысць, а не для таго, каб выказаць умову Сусветна

Падказка для канчаткаў

У свабодным доступе з'явіўся першы электронны граматыка-парадыгматычны слоўнік беларускай мовы

З гэтымі канчаткамі бяда ды і толькі, асабліва назоўнікаў 2-га скланення ў родным склоне адзіночна ліку. Не так і лёгка бывае разабрацца, дзе «а», дзе «у»; рэгіяны і заводы, народа і капіталізму, меду і хлеба, у цю і ясеня і змяля з ясеню... Аднак цяпер дзякуючы намаганням энтузіястаў з'явіўся ўніверсальны падказчык.

Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай Акадэміі навук і творчы калектыв распрацоўшчыка правялі прэзентацыю першага ў Беларусі электроннага граматыка-парадыгматычнага слоўніка беларускай мовы «Парадыгма», створанага пад кіраўніцтвам навуковага супрацоўніка Фізіка-тэхнічнага інстытута НАН Беларусі Фёдора Піскунова. Электронны слоўнік з'яўляецца працягам працы над праграмай правяркі беларускай арфаграфіі «Літара», якая атрымала шырокае распаўсюджанне і прызнанне (карыстаюцца ёю і ў нашай рэдакцыі).

Што ўявілі электронна «Парадыгма»? Звярнуцца да слоўніка можна непасрэдна ў тэкставым рэдактары Word. Некалікі націскаў клавіш — і перад вамі інфармацыя не толькі пра праваспосабныя фармы патрэбнага слова, але і яго назоў. Асноўнай для электроннай версіі сталі акадэмічны слоўнік беларускай мовы пад рэдакцыяй М. Бірылы. Усяго ў рэсурсе «Парадыгма» каля 140 тыс. слоў. Электронны слоўнік абсалютна бясплатны, скачаць яго можна з сайта (дарэчы, і гэта слова ёсць у «Парадыгме») www.praparis.tu.by — выбраваць варыянт (у надзеі на тое, што наступіць вадку).

«Па сучаснай функцыянальнай магчымасці рэсурсеўмы слоўнік з'яўляецца арыгінальнай распрацоўкай. Стварэнне такога слоўніка ў электронным выглядзе робіць магчымым хуткае атрыманне ўсёй неабходнай граматычнай інфармацыі аб пошукавым слове ці слоўвародзе. Слоўнік дае правільнае арфаграфічнае напісанне пэўнага слова і ўсёй яго парадзігмы з акцэнтуючай націскаю склада. Па сутнасці ён нагадвае вядомы слоўнік А.А. Залізняк, толькі выкананы ў адпаведнасці з магчымасцямі сучасных камп'ютарных тэхналогій. Нават бліжэйшы аналаг (Электронны слоўнік украінскай мовы) не прадугледжвае функцыю пошуку зыходных слоў (лексем) да адпаведных слоўвароду. Рэсурсеўмы слоўнік выкананы на высокім тэхнічным узроўні і мае вялікі патэнцыял для выкарыстання яго ў рэдакцыйна-выдавчым і навуковым працэсах. Можна быць рэкамэндаваны шырокаму колу камп'ютарных карыстаўнікаў», — значыцца ў вядомым на слоўнік доктара філалагічных навук, загадчыка аддзела сучаснай беларускай мовы Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі Валіяніны Русак.

Сам кіраўнік праекта «Парадыгма» Фёдар Піскунов упэўняе, што «можа — гэта справа ўсё, усё дасведчаных, усё прафесіяналаў». Таму, відаць, і не застаецца абявыкам, па ўласнай ініцыятыве на чыстым энтузіязме ўзворае моўную нішу. «У такім выкананні, я не пабаюся сказаць, гэта першы прадукт такога роду, відаць, нават і на прасторах СНД. Прадукт прызначаны для шырокага кола, спатрэбіцца, спадзяюся, ў выдавецкіх працэсах, думаю, ёсць шырока перспектывы ў сферы навучання. Гэты слоўнік — ненавязлівая падказка, захаць карыстаўнік — да вядома, які канчаток або націск у тым ці іншай форме».

Адным з істотных здыткаў навінкі энтузіяст лічыць гнуткасць і актуальнасць. «Звычайны папярвы слоўнік заўбодзі адлюстроўвае сітуацыю са спазненнем, а ў электронны можна апэратывна ўносіць змяненні». Тым больш што, на думку «башкі» «Парадыгмы», праваспосаб — гэта «пытанне нагаднёў, у вельмі шматлікіх выпадках няма адзінага падыходу, нават на гэтай прэзентацыі былі абмеркаваныя накіт такія, як тое ці іншае слова пішацца, дзе націск ставіцца». Ёсць літара, а ёсць дух, хутчэй, трэба ў духу працаваць», — кажа Фёдар Піскунов.

Зоя ВАРАНЦОВА.



— Віктар Жгоравіч, давайце пачнём трохі здаваць, яшчэ да мараторыя на правяркі. Чаму ўзнікла неабходнасць упарадкаваць кантрольную дзейнасць?

— Да праекта Указа і да мараторыя кантрольна-назіральная дзейнасць у нашай краіне ажыццяўлялася самастойна кантрольнымі органамі і па ўласных планах. Яны самі вызначалі аб'екты правяраек, прырытэнтавыя напрамку сваёй дзейнасці, і атрымлівалася так, што адны суб'екты гаспадарання атрымлівалі большую колькасць правяраек, а другія — меншую, або наогул не правяраляць. Прычым складана нават сказаць, па якіх крытэрыях так адбывалася. Часцей за ўсё гэта быў наогул выпадковасцю. Таксама ў нас ёсць шэраг кантрольных органаў, якім мелі права правяраць любога суб'екта гаспадарання ў любы час — гэта Міністэрства па падатках і зборах, санітарныя службы, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

— Як змянілася сітуацыя пасля аб'яўлення мараторыя? Кантралёры ў дзверы больш не гукаюць?

— Пытанне аб удаканаленні кантрольна-назіральнай дзейнасці ставіла даўно, ёсць яно і ў Пляне па лібералізацыі эканамічных адносін. Я лічу, што было прынята правільнае рашэнне ўвесці мараторыя на правяркі да упарадкавання кантрольна-назіральнай дзейнасці новым Указам Прэзідэнта. Дзелава супольнасць прапаноўвала, гэта запісана і ў Нацыянальнай платформе бізнесу, увесці мараторыя на правяркі на перыяд актыўнай часткі эканамічнага крызісу, гэта значыць на год ці два. Такая прапанова актуальна і сёння. Ёсць стаючыя практыка: ў Рэспубліцы Казахстан, дзе ўводзілі мараторыя на правяркі, атрымалі павелічэнне паступленняў у бюджэт і дастаткова актыўнае развіццё бізнесу. Гэта было, наколькі я памятаю, у 2003 годзе.

Што адбывалася ў перыяд мараторыя? Спачатку быў эфект нечаканасці: кантрольныя органы пайшлі і далей правяраць, нават нягледзячы на мараторыя. І суб'ектам гаспадарання даводзілася адстойваць законнасць таго, што іх нельяга правяраць. І да нас прыходзілі. Мы паказваем ім Указ Прэзідэнта, дзе напісана, што ім забаронена хадыцца, а яны сталефановаюцца з начальствам і спрабуюць даказаць нам, што гэта не ім забаронена, а іншым. Тым не менш, дзеля справядлівасці трэба сказаць, што пра нейкіх са абсалютнай большасцю кантралюючых органаў альбо спынілі свае пра-

Упарадкаваць правяркі суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці заклянічы новы Указ Прэзідэнта «Аб удаканаленні кантрольнай (назіральнай) дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь», які цяпер яшчэ ў выглядзе праекта ўзгадняецца ў Міністэрствах і ведамствах. Гэты дакумент павінен прыйсці на змену мараторыя на правяркі, які быў аб'яўлены Указам Прэзідэнта № 689 у снежні мінулага года. Дзелава супольнасць ужо паспела азнаёміцца з тэкстам праекта новага Указа і выказала сваё бачанне гэтага дакумента ў лісце ад ГА «Мінскі сталічны саюз прадпрыемальнікаў і працадаўцаў». Пра тое, што падабаецца і не падабаецца бізнесоўцам у новым дакумента, пра іх погляд на сістэму кантролю ў краіне мы гутарым з Віктарам МАРГЕЛАВІМ, першым віцэ-старшынёй ГА «МССПП», старшынёй саюза юрыдычных асобаў «Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрыемальніцтва», дырэктарам гандлёвага прадпрыемства «Трыдакта».

веркі, альбо значна іх паменшылі ў гэты перыяд.

Зараз кантролюючыя органы ў чаканні. Чамусьці на слыху толькі шэсць месцяў мараторыя, і ўсе чакалі яго зняцця з 1 ліпеня.

— Тэкст праекта Указа Прэзідэнта «Аб удаканаленні кантрольнай (назіральнай) дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь» вы ўжо прааналізавалі. Як змяніцца сітуацыя з прыналежнасцю дакумента?

— Згодна з праектам Указа, прадпрыемствы будуць разбітыя на тры групы рызыкі: высокую, сярэдняю і нізкую. Група з высокай рызыкай будзе правярацца як і раней — плавня правяркі не радзей за адзін раз на год. Сярэдняя — адзін раз ў тры гады, нізкая — адзін раз у пяць гадоў. Прычым ёсць умовы, пры якіх сярэдняя і нізкая могуць і не правярацца зусім. З аднаго боку, у дакумента быў закладзены правільны падыход. Але, на жаль, калі паўстала пытанне крытэрыяў, каго ў якасці групы адносіць, эксперты дзелава супольнасці заўважылі, што для абсалютнай большасці прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу сітуацыя не толькі не змяніцца, але можа нават і пагоршыцца.

Што больш за ўсё не спадабалася экспертам? Ну, напрыклад, тое, што прадпрыемстваў аўтаматычна адносіцца да групы высокай рызыкі пры наяўнасці скаргаў ад фізічных і юрыдычных асобаў. Вельмі складана назваць прадпрыемства, у якога няма скаргаў, асабліва сярод тых, хто працуе непасрэдна са спажыўцамі. Дый скарга скарае розніца. Ёсць у нас і спажыўчыя экстрэмісты, якія любой цаной дабіваюцца сваёй мэтай, нават калі яны і незаконова. І скаргі — важны элемент іх дзейнасці. І атрымліваецца, што варта толькі аднаму такому спажыўцу напісаць скаргу — і прадпрыемства пазбаўляецца сярэдняй або нізкай катэгорыі і ўсе кантролюючыя органы пачынуць яго правяраць. А лічкі калі раней кантролюючыя органы па сваіх крытэрыях складалі планы і ў іх можна было не патрапіць, бо з няпрофільных кантралёраў толькі раз у 7-10 гадоў нехта прыходзіў, то цяпер атрымліваецца, што ўсе кантролюючыя органы будуць прыходзіць да групы высокай рызыкі штогод.

Ці вольны ўзыхіць ахчыцяўляе ліцэнзаванай дзейнасці: пры любым парушэнні, нават самым дробным, прадпрыемства пераходзіць у групу высокай рызыкі. Разумеюць, не памыляюцца той, хто не працуе. Калі б яшчэ было напісана «грубае парушэнне», то гэта зразумела. А так, умова кажуць, недакуры ля ўвахода ў краву вальюцца — гэта ўжо парушэнне ліцэнзаванай дзейнасці, бо крама павінна падтрымліваць чысціню. Нармальна з'ява, калі ліцэнзуючы орган прый-

шоў з правяраек, вывіў дробныя недахопы і напісаў прадлісанне, а мы іх вывпіралі. А цяпер што? Запісалі пра тых ж недакуры — ты ў групе высокай рызыкі? Што рабіць: суб'ектам гаспадарання дамаўляцца, каб наогул не пісалі?... Мы лічым, што гэта несправядліва.

— Дзеяцца, патрапіць у групу высокай рызыкі яшчэ не самае страшнае, бо можна і гаспадарчую дзейнасць спыніць, правільна?

— Так, пры некаторых парушэннях прадпрыемствы могуць быць ліквідаваныя без права ўзнаўлення дзейнасці на працягу трох гадоў. От, напрыклад, адзін пункт, які нібыта і справядлівы, але з-за яго прадпрыемствы, якія гандлююць падакцызнымі таварамі, могуць жорстка палпаціцца. Гэты пункт пра ўзоз, перавозку і захоўванне на тэрыторыі краіны тытунёвых і алкагольных вырабаў без акцызных марак альбо без суправаджальных дакументаў — за яго парушэнне якраз можна спыніць гаспадарчую дзейнасць. Але калі б тут было ўдакладненне «на суму болей за адну базавую вельчыню», то ўсе дробныя падаткі былі б выключаныя. Жыццё заўбодзі багачэйшае за розныя правільны: кожны дзень у віна-гаралачным аддзеле прадавец правярае наяўнасць акцызных марак і кожны раз якую-небудзь марку падклейвае. Бо ці пакупнік выпадкова паходзіць, ці сама адвалялася...

І вось у цэбе адной-дваох марак няма — ты падпадаеш пад каток дзяржмашыны. Ці возьмем звычайную перасорцыю: узяў скрыню віна на базе. Усе бутэлькі разлітыя 23 лістапада, а адна — 24-га. На баззе не даглядзелі, і ты прапусціў. І сертыфікат ёсць, і штрыкходы, і акцызы — але гэтая адна бутэлька па даце не супадае з дакументамі. І вось за такую бутэльку па заканадаўстве можна не толькі караць працаўніцка і краму, але і закрыць вялікую гандлёвую сетку, прычым без права ўзнаўлення дзейнасці на працягу трох гадоў.

Зыходзячы з такіх акалічнасцяў, мы прапануем, каб у нашых нарматыўных актах, у тым ліку і ў такім важным, пра правяркі, па шыраўся спіс малязначных з'яў, каб там, дзе няма вялікага маштава, прымянялі звычайныя меры: ды забарыць вы гэту бутэльку, канфіскаўце, але ж нельяга пазбаўляць працы ўсю гандлёвую сетку, якая можа налічваць і 500 чалавек.

— У праекце Указа ёсць новыя тэрміны «маніторынг» і «пазлаплавная тэматычная апэратывная правярака». Як ацэньваеце іх фармулёўку?

— Тэрмін «маніторынг», якім будуць карыстацца санітарныя службы, нам не падабаецца. Мы лічым, што яго трэба канкрэтызаваць. Маніторынг — гэта калі санслужбы адсочваюць сітуацыю на аналізе прадукцыі, па ішай сваёй інфармацыі. А калі яны будуць хадыцца на аб'екты, то гэта будзе та самая правярака з усімі актывамі, пратаколамі і ішай пісанай.

Што датычыцца пазлаплавных тэматычных апэратывных правяраек, то сутнасць іх не адрозніваецца ад падатковых рэйдаў. Праўда, яны будуць праводзіцца па прадлісанні намесніка міністра па падатках і зборах, але, я мяркую, яму будзе няякка выдаць паставу правесці правяркі — і на месцах будзе ўсё так, як і раней.

Ну і засталася яшчэ дзве, на нашу думку, несправядліваеці. Па-першае, нават калі ў суб'екта гаспадарання правяралі касавую дысцыпліну 10 разоў і нічога не знайшлі, то, на жаль, няма падстаў не прыйсці да яго яшчэ і ў 11-ы раз. Я лічу, што калі ў цэбе нешта правяраць і не знайшлі парушэнняў, то мінімум год не павінны правяраць гэтае пытанне. Іншыя аспекты, калі ласка, прыходзіць і правяраць, якія павінны быць на момант правяркі ў гандлёвым пункце. Вось тут і хаваецца праблема. Мінулы вясенню мы апынуліся ў такой сітуацыі. Праблема ў тым, што, напрыклад, пасведчаны гігіенічнай рэгістрацыі выдаюцца не з кожнай партыяй тавараў, а толькі з першай, бо маюць працяглы тэрмін дзеяння. І вось у невялікую кавярню, дзе працуюць толькі барман і кухар, прыйшла падатковая. І папрасілі інспектары акрама накладных і сертыфікатаў пасведчанае аб гігіенічнай рэгістрацыі на піва. Яго прывозілі якраз год таму, і працедурна стаяла задача: у вялікім архіве сертыфікатаў і ўсяго іншага адшукаць гэты дакумент, прычым у самай сістэме тэрмін. Ён гэтае пасведчанае шукаў дзве гадзіны, і знайшоў, але дваццаці хвілінкай раней інспектар ужо склаў акт на тое, што пасведчання няма. У выніку мы судзіліся, і дзякуючы таму, што ў нас вялікая практыка, судовае рашэнне было на нашу карысць. Але ж не кожны зможа выйграць суд супраць аўтарытэты інстанцыі. Гэта значыць яны бачу нічога страшнага, каб адпаведны дакумент можна было падаць на наступны дзень.

— У загаданы вышэй лісце вы пісалі і пра механізм узаемадзеяння таго, што скардзіцца, і таго, на каго скардзіцца. Што тут маецца на ўвазе?

— Трэба добра разабрацца, хто праінфармаваў пра нейкія парушэнні. Вельмі часта кантролюючыя органы спасылаюцца на скаргі, але ніхто не кажа, хто скардзіцца, калі на што. Адна рэч, калі разам з правяраек прыходзіць скаргінік і кажа: «Я стаіміз з вамі змагацца, хай дзяржава нас раскудыць». Гэта вядоўная рэч, тут усё правільна і зразумела. А так прыходзіць правярака і кажа: «На вас скарга». А хто скардзіцца і па якім пытанні — не расказваюць. Маўляў, таяна І, напрыклад, пачынаюць: казалі, што малако ў вас дрэннае. Гэта тэма для пачатку

стравіце фонда «Мінскоблгосімушество» в разделах «Власть», «Управлення і комитеты облсполкома». **Падрабное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 28 мая 2009 г. № 96.**

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия райисполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией создания земельного участка. 2. Внести плату, взимаемую за право заключения договора аренды земельного участка. 3. После совершения победителем аукциона действий, названных в пунктах 1, 2, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке Продавцом имущества заключаются договор купли-продажи недвижимого имущества, а Арендодателем земельного участка — договор аренды земельного участка. 4. После заключения с райисполкомом договора аренды земельного участка в 2-месячный срок со дня даты принятия решения о передаче победителю земельного участка осуществить государственную регистрацию права на земельный участок.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462, на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108.

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет фонда «Минскоблгосимущество» № 364200000028 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, ул. Мясникова, 32, УНП 100128666. Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 320, тел. 224-39 76, 500-47-10. Последний день подачи заявок **30 июля 2009 г. до 17.00. Заключительная регистрация участников 31 июля 2009 г. с 10.00 до 10.50.** К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Фотографии продаваемых объектов, а также информация об объявленном аукционе и предметах аукциона дополнительно размещается на сайте Минского облсполкома: www.minsk-region.gov.by на странице фонда «Минскоблгосимущество» в разделех «Власть», «Управления и комитеты облсполкома».

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 1. В течение 10 рабочих дней со дня принятия райисполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией создания земельного участка. 2. Внести плату, взимаемую за право заключения договора аренды земельного участка. 3. После совершения победителем аукциона вышеназванных действий, но не позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке Продавцом имущества заключается договор купли-продажи недвижимого имущества, а Арендодателем земельного участка — договор аренды земельного участка. 4. После заключения с райисполкомом договора аренды земельного участка в 2-месячный срок со дня даты принятия решения о передаче победителю земельного участка осуществить государственную регистрацию права на земельный участок.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 320, тел. 224 39 76, 500 47 10. Последний день подачи заявок **30 июля 2009 г. до 17.00. Заключительная регистрация участников 31 июля 2009 г. с 9.00 до 9.50.** К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию. **Падрабное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звезда» от 28 мая 2009 г. № 96.**

Фонд «Минскоблгосимущество» (организатор аукциона) «31» июля 2009 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН

по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Пуховичского района, и права заключения договоров аренды земельных участков для его обслуживания с установлением начальной цены продажи каждого объекта, равной одной базовой величине, которые составляют единые предметы аукциона

им условий договора купли-продажи. **Объекты (лоты №№ 1-4) расположены по адресу: Минская область, Пуховичский район, Шацкий с/с, д. Шацк.**

Лот 5: Здание специализированное для бытового обслуживания (машинный отдел) (инв. № 602/С-37670) общей площадью 697,9 кв.м, 1980 года постройки — одноэтажное, фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, крыша совмещенно-рулонная, полы бетонированные, частично разрушены. Инженерные коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,3768 га, отведенном для обслуживания здания машинного отдела. Срок аренды земельного участка — 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 99 390 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 64 900 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 9 900 руб.

Лот 6: Здание цеха по производству тары (инв. № 602/С-37672) общей площадью 304,4 кв.м, 1975 года постройки — одноэтажное, фундамент буттовый, стены железобетонные плиты, столбы кирпичные, полы бетонные. Инженерные коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,2507 га, отведенном для обслуживания здания цеха по производству тары. Срок аренды земельного участка — 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: 77 840 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 64 900 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 7 784 руб.

Условия использования объектов (лоты №№ 1-4): производственное без класса опасности, торговые объекты, объекты общественного питания; осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данных объектах не менее 25 лет; создание покупателем не менее 5-ти рабочих мест; запрещена продажа, иное отчуждение объекта покупателем до выполнения

коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,2992 га, отведенном для обслуживания здания склада для хранения. Срок аренды земельного участка — 25 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Шать.

Начальная цена предмета аукциона: 143 460 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 108 600 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 14 000 руб.

Лот 4: Здание цеха раскраса (инв. № 602/С-37673) общей площадью 127,1 кв.м, 1957 года постройки — одноэтажное, фундамент бутбетон, стены кирпичные, оштукатурены, перекрытия деревянные, крыша 2-скатная, по деревянным стропилам, жести. Инженерные коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,3001 га, отведенном для обслуживания здания склада для хранения. Срок аренды земельного участка — 25 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Шать.

Начальная цена предмета аукциона: 143 700 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 108 700 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 14 000 руб.

Условия использования объектов (лоты №№ 1-4): производственное без класса опасности, торговые объекты, объекты общественного питания; осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данных объектах не менее 25 лет; создание покупателем не менее 5-ти рабочих мест; запрещена продажа, иное отчуждение объекта покупателем до выполнения

коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,3001 га, отведенном для обслуживания здания склада для хранения. Срок аренды земельного участка — 25 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Шать.

Начальная цена предмета аукциона: 144 150 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 109 500 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 14 000 руб.

Лот 3: Здание специализированное для бытового обслуживания (склад для хранения) (инв. № 602/С-37669) общей площадью 190,9 кв.м, 1970 года постройки — одноэтажное, фундамент бутбетонный, стены и перегородки кирпичные, крыша шифер 2-скатная, полы бетонированные, частично разрушены. Инженерные

коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,3011 га, отведенном для обслуживания здания ткацкого цеха. Срок аренды земельного участка — 25 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Шать.

Начальная цена предмета аукциона: 144 194 797 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 109 500 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 14 000 000 руб.

Лот 2: Здание специализированное для бытового обслуживания (склад для хранения) (инв. № 602/С-37668) общей площадью 190,9 кв.м, 1970 года постройки — одноэтажное, фундамент бутбетонный, стены и перегородки кирпичные, крыша шифер 2-скатная, полы бетонированные, частично разрушены. Инженерные

коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,3011 га, отведенном для обслуживания здания ткацкого цеха. Срок аренды земельного участка — 25 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Шать.

Начальная цена предмета аукциона: 144 194 797 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 109 500 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 14 000 000 руб.

Лот 1: Здание специализированное для бытового обслуживания (склад для хранения) (инв. № 602/С-37667) общей площадью 190,9 кв.м, 1970 года постройки — одноэтажное, фундамент бутбетонный, стены и перегородки кирпичные, крыша шифер 2-скатная, полы бетонированные, частично разрушены. Инженерные

коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,2996 га, отведенном для обслуживания здания чесального цеха. Срок аренды земельного участка — 25 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Шать.

Начальная цена предмета аукциона: 143 600 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 108 600 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 14 000 руб.

Лот 2: Здание специализированное для бытового обслуживания (ткацкий цех) (инв. № 602/С-37676) общей площадью 209,8 кв.м, 1958 года постройки — одноэтажное, фундамент буттовый, кирпичный, стены бревенчатые, обшиты, перегородки бревенчатые, дощатые, крыша гонта-нижний слой, верхний слой (шифер) отсутствуют. Инженерные коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,3011 га, отведенном для обслуживания здания ткацкого цеха. Срок аренды земельного участка — 25 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Шать.

Начальная цена предмета аукциона: 144 150 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения договора аренды земельного участка 109 500 рублей). **Сумма задатка** предмета аукциона — 14 000 руб.

Лот 3: Здание специализированное для бытового обслуживания (склад для хранения) (инв. № 602/С-37669) общей площадью 190,9 кв.м, 1970 года постройки — одноэтажное, фундамент бутбетонный, стены и перегородки кирпичные, крыша шифер 2-скатная, полы бетонированные, частично разрушены. Инженерные

коммуникации отсутствуют. Объект расположен на земельном участке площадью 0,3011 га, отведенном для обслуживания здания ткацкого цеха. Срок аренды земельного участка — 25 лет. Введено ограничение в использовании земельного участка в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Шать.

Начальная цена предмета аукциона: 144 194 797 рублей (в т.ч. недвижимое имущество: одна базовая величина, установленная на дату проведения аукциона, право заключения

ВЯЛІКІ МЕДАЛЬНЫ СЛЕД БЕЛАРУСАЎ У КАЎНАСЕ

У Каўнасе прайшоў VII моладзевы чэмпіятат Еўропы па лёгкай атлетыцы сярод спартсменаў да 23 гадоў. Які меркавалася, еўрапейскае першынства для беларусаў стала не толькі ўвасабленнем алімпійскага прынцыпу, паводле якога — галоўнае не перамога, а ўдзел, а рэальным укладам маладых беларускіх прадстаўнікоў «каравелье спорту» у медальны багаж нашай краіны.

Вынікам чатырох дзён турніру, у якім разгравалася 42 комплекты з'яваў, сталі 8 медалёў рознай вартасці ў самых розных дысцыплінах. Чэмпіянат Еўропы стаў Юрыя Шаюноў (кіданне молата), сярэбраны прызёр — Дзмітр Сімановіч (спартыўная хада, 20 км), Настася Мірончык (скачкі ў даўжыню) і Святлана Кудзеліч (5000 метраў), бронзавыя медалістамі — Алена Кошчэ (штурханне ядра), Аліна Талая (100 м з бар'ерамі) і Аляксандр Лябедзька (трайны скачок), і эстафетная каманда 4x400 м у складзе Марыны Лібоза, Кацяр'яны Мішын, Ганны Ташупатавай, Алены Кіевіч. Вішнемі!!!

Для 375-тысячнага Каўнаса еўрапейскае першынства стала чарговай адметнай старонкай у развіцці. Як-нік, а толькі размясціцца на адпаведным узроўні каля паўтары тысячы ўдзельнікаў і гасцей — задача не з простых. Пра саму арганізацыю турніру, дзе як адзінае цэлае павіны працаваць транспарт, захоўвальца графік выступленняў, правільна і бездакорна адлічвацца секунды, хвіліны і гадзіны камп'ютарнай тэхнікі, свочасова праводзіцца ўзнагароджанне і ішч выконвацца дзясяткі патрабаванняў, — размова асабліва. Арганізатары турніру справіліся на выдатна. Па-добраму пазайздросцім сусветам, бо ў Літве, у тым ліку ў Каўнасе, працявае нямаля беларусаў.

Зрэшты, наколькі ўдалося адчуць, да нашага чалавека ў тым жа Каўнасе ставяцца без нейкіх там антыпатыі. Фактычна кожны школьнік Каўнаса як мінімум разумее цыбе па-руску. Кажуць, што «вялікі і магутны» вывучаюць у школах. Галоўнай дэючай асобой турніру стаў Ягор Вялікісцэ спорт.

Тыя датычэння непарэздна спабаронітваў, то яго ні сумна канстатваць, але ж еўрапейскі спорт, які з'яўляецца лостракам імграцыйнай палітыкі дзяржаў Еўрасаюза, паступова пераўтвараецца ў вялікую арэну па высвятленні фізічных магчымасцяў афрыканскай атлеты. Да дарожка каўнаскага стадыёна спартсмены-афрыкарапейцы прадстаўлялі інтарэсы нават зборнай Германіі. А вось у якасці «казырнай карты» і твару гэтага турніру былі выбраны вядомы ў легкаатлетчным свеце літовец, двухразовы алімпійскі чэмпіён Віргіліус Алека. Дарчы, першае алімпійскае золата двухметрова літоўскай дыскабелце заваяваў на АГ-2000 у Сіднеі. Тады, як вядома, беларус Васіль Калчоў быў у адным кроку ад п'едэстала, заняўшы 4-е месца. На наступных алімпійскіх гульнях у Афінах ураджэнец Панявешчы са зноў быў на першым месцы, а беларус — на 4-м. Зараз Віргіліус Алека, які заваяваў яшчэ бронзу ў Пекіне, рытуецца да чэмпіянату свету-2009 у Берліне.

У тым, што знакімцы літовец адравіцца ў Германію па трэці залаты медаль, можна не сумнявацца. У размове з журналістам «Звязды» Алека зрабіў намёк, што цяперашня яго місія па падняцці сцяга еўрапейскага чэмпіянату павіна стаць нейкім зыходным пунктам для дасягнення новых вышыняў. Як-нік, а свой еўрапейскі рэкорд (73,88 м) Алека ўставаў у менавіта на стадыёне ў Каўнасе ў 2000 годзе. Цікава, што тут не так даўно сваё майстэрства адточвалі амерыканец Майк Грым (100 м), мужыцкая эстафетная каманда ірландцаў 4x400 метраў, а таксама кватэрт амерыканскай



Юрыя Шаюноў заваяваў золата.

Найбольш урадкінымі для беларусаў стаўся заключныя. 4-ы дзень еўрапейскага першынства. У жаночым сектары для скачкоў за свайго калегу-палітка амаль на 30 гадоў. Абодвух палітчына асобаў аб'ядноўвае спорт. Журналісты-літоўцы з ахвотай выдалі сакрэт, што Валдас Адамкус у свой час паказаў выдатныя вынікі ў бегу на 100 і 200 метраў, а таксама займаўся скачкамі ў даўжыню. Цяперашні ж кіраўнік Літвы мае чорны пояс па каратэ.

«Сярэбранай» аказалася дарожка ў бегу на 5000 метраў для беларускі Святланы Кудзеліч. Маючы сярод 20 суперніц па кампаніі 4-ы вынік сезона, наша спартсменка ўвесь час трымалася ў п'яцёрцы наймацнейшых і на фінішы змагла накіцаць цёмнаскурную брытанку Эмілу Піджон, паказваючы час 16.03.85.

Да самай апошняй спробы ў мужчынскім сектары па трайным скачку з вынікам 16 м 80 см лідзіраваў беларус Аляксандр Лябедзька. Праўда, перамогам гэты вынік не стаў — толькі «бронза».

Бадаі, найбольш каштоўная бронзавая ўзнагарода — у жаночай эстафеце 4x400 метраў. У паўфінальным раўндзе нашы дзятчаты са 100-працэнтнай верагоднасцю прабіліся ў фінал, дзе на апошнім этапе Алена Кіевіч удалося вывараць 3-е месца ва Украінак.

Тым не менш старты ў Каўнасе паказалі вялікі запас трываласці беларускай лёгкай атлетыкі. Па колькасці медалёў мы на 6-м месцы сярод 42 краін-удзельніц, па набраных ачках — 95 — на 7-м. Беларусы з'явілі перагані такія ледгаатлетчыні дзяржавы, як Італія, Іспанія, Чэхія, Грэцыя, Венгрыя, Румынія, Францыя.

Галоўны трэнер беларускай каманды па лёгкай атлетыцы, намеснік старшыні БФЛА Анатоль Бадуевы значны, што ён вельмі задаволены вынікамі каўнаскага чэмпіянату Еўропы і выказаў падзяку ўсім трэнерам, якія рыхтавалі спартсменаў да старту. Асабліва ўдзячнасць — алімпійскаму чэмпіёну 1988-га Таццяне Ледаўскай, якая адказвае за спрынт і бар'еры бег. Таццяна Міхайлаўна змагла па-новаму адкрыць для Беларусі новыя дысцыпліны, у тым ліку і эстафеты, і прывіць атлетам пацудзі лідарства і не пасавяць перад суперніцамі.

Пры меркаванні плане ў 5 узнагарод, падрэсплі Анатоль Іванавіч, мы змаглі перакрыць яго. Праўда, важнай тое, што 27 беларусаў з 31 ўдзельнічалі ў 20 фіналах. А гэта ўжо добры падзел на перспектывы, скажаў на заканчэнне нашай беларускай каманды. Праз 3-4 гады гэты спартсмен і спартсменкі будуць гатовыя для лідарства спорту ў дарослай «намінацыі». А значыць, у нас ёсць спадзяванні, што беларуска лёгка атлетыка, а значыць, і краіна, і надалей будзе ў ліку вядучых спартыўных дзяржаў Еўропы і свету.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.
Мінск — Каўнас — Мінск.
P.S. Рэдакцыя газеты «Звязда» выказвае ўдзячнасць Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі за саадаміненне ў рабоце спецыяльнага карэспандэнта на моладзевым чэмпіянате Еўропы ў Каўнасе.

ЗАХАЧУ — ЗАВ'ЯЖУ, ПАМЫЛКОВА ДУМАЮЦЬ АЛКАГОЛІКІ...

Так, так. Алкагалізм — гэта смяротная хвароба, калі яе не лячыць, — упэўнены ўрачы Мінскага гарадскога клінічнага наркалагічнага дыспансэра. І пакуль чалавек, які трапіў у залежнасць ад спіртных напояў, САМ (!) не ўсыдаюцца, што яго напаткава гэтакая немач і што ён самастойна не справіцца з ёй і патрэбна дапамога — добрых вестак чакаць не даводзіцца.

«Я сам кіну піць, калі захачу» — так думаў Уладзімір, 52-гадовае пацярцель наркалагічнага дыспансэра. Спачатку проста крыўку выпіваў. Як і большасць людзей. Дні народзінаў, свята, потым выхадныя, з сябрамі — авансы-зарплаты, і пайшоў-пачаў. Не зав'язваў, як насунулася хвароба. Усё адно быў цвёрда ўпэўнены: захачу — кіну піць. І не кідаў. Зноў і зноў упадаў у «шоптар». Не дапамагалі ні незлічоныя просьбы і пакутныя жончыны сльезы, ні довады блізкіх, ні іх змрочныя прадказанні. У час «праяснення магоў» стаў усведамляць: часта далей нельга. Пачынаеш з кілішка гарэлкі, і спыніцца немагчыма. Пайшоў кадріравацца да аднаго прыватніка, да другога. Не дапамагалі. Стала яшчэ горш. «Дах паеаху». Спужаўся не на жарт. Паступіў у дзяржаўную клініку. Лячыць пакуль у назіральнай палатае. Яна без дзвярэй. Бо ў першыя дні «новенькі» праходзіць дэтаксікацыю і знаходзіцца пад пільным вокам медыцынскага персаналу круглыя суткі. На вуліцу пачаў ішоў ні-ні. Потым, калі не здарыцца якіх экстазаў, яго пераводзяць у звычайную палату, туды можна будзе на свежым паветры пагуляць, але толькі на тэрыторыі дыспансэра.

Так пачынаецца лячэнне алкагалізму. Спачатку залежны ад спіртнага павінен прызнацца сабе, што ён цяжка хворы, што яму патрэбна дапамога. Як гавораць намеснік галоўнага ўрача Мінскага гарадскога клінічнага дыспансэра Аляксандр АЛІШЭВІЧ, алкагалізм не выбірае ні ўзрост, ні прафесію, ні палеваую прыналежнасць. Рызыка стаць алкаголікам ёсць як у міліцыянта, так і ў вайскоўца, і ў журналіста, і ва ўрача, і ў токара-слесара. Паступаюць у дыспансэр мужчыны ад 18 да 70 гадоў. Прычым у маладых хвароба працякае ў значна больш цяжкай форме. Па звестках спецыяльных



Назіральная палата.

Крымлянд-адарэнні

ЗА ВЫХАДНЫЯ ДНІ — 6 ТАПЕЛЬЦАЎ СЯРОД ЯКІХ — 12-ГАДОВАЯ КРЫЧАЎЛЯНКА

19 ліпеня ўдзень у Крычаве пры кулані ў рацэ Сож патанула 6-класніца адной з мясцовых школ. Паводле папярэдняй інфармацыі, яна ўпаўа ў ваду з плеч мужчыны, які вырашыў перайсці раку ў брод. Яе цела знайшлі толькі на наступны дзень.

18 ліпеня на схіле дна трагічны выпадак адбыўся ў Бабруйску палізу вуліцы Камбінатнай. Там у Барзінце патанулі два маладыя чалавекі: 24-гадовае хлопца і яго 28-гадовае таварыш, які кінуўся ратаваць тэлефона.

У нядзелю ўвечары ў Магілёве на Святым возеры патануў мужчына 30—35 гадоў, асоба якога пакуль не ўстаюноўлена. З гэтым выпадкам разбіраецца міліцыя: сведкі паведамілі, што мужчына кінуўся ў ваду прама ў адзенні і захлынуўся.

Танулі людзі і ў пахарных вадаёмах. Такія выпадкі адбыліся адразу ў двух раёнах: у Краснаполлі загінуў 45-гадовы непрацуючы мясцовы жыхар, у вёсцы Заеліца Глухскага раёна — непрацуючая 41-гадовая жанчына.

Паводле інфармацыі прэс-службы ўпраўлення ўнутраных спраў, уволе ў Магілёўскай вобласці за выхадныя дні патанулі 7 чалавек, але адзін з выпадкаў адбыўся не на вадзе. У нядзелю ў Бабруйску 56-гадовы мужчына патануў у каналізацыйнай яміне пры ачышчальных работах.

Алена КАЗЛОВА.
ЗНОЎ ВАДА ЎЗЛА ДА ДАНИНУ
3 17 па 19 ліпеня на Брастчыне ўтапіліся восем чалавек. Найбольшую даніну вада ўзлаў у пятніцу 17 ліпеня, у гэты дзень утапіліся пяцера.

У большасці тапельцы людзі маладыя, але сярод іх ёсць зусім юныя. Так, на вадаёме каля в. Луткі Столінскага раёна падчас купання ўтапілася 9-гадовае дзіця, а ў мелірацыйнай канаве каля в. Анісімавічы Баранавіцкага раёна загінуў 12-гадовы хлопчык.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.
ХТО ЯНЫ, «ДОБРЫЯ» ЛЮДЗІ?
Адказ на гэтае пытанне разам з міліцыянтамі шукае зараз жыхарка Буда-Кашалёва, якая вярнулася ў прыватны дом і пачынала на падлозе ў пакоі кроплі ртуты. Выратавальнікі правялі неабходныя дэмерктурызацыйныя работы, у выніку высветлілася, што небяспечнага рэчыва даволі многа — 15 грамаў (у звычайным радусціку — каля 2 грамаў). Як паведамаюць супрацоўнікі цэнтры прапаганды і навуцына Гомельскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях, ёсць меркаванне, што ртуть праз незвычайную фортку і парваную сетку ад камароў у пакоі закінулі «добрыя» людзі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.
NO COMMENT

17 ліпеня ў Бабруйску каля 22 гадзін брыгада хуткай медыцынскай дапамогі прывезла ў бальніцу 14-гадовую дзяўчынку. Вучаніца гімназіі была шпіталізавана ў стане моцнага алкагольнага ап'янення, паведаміла прэс-служба Магілёўскага абласнога УУС.

Алена КАЗЛОВА.
Віктар КАЗЬКО.

Нягледзячы на нумудрагелістасць і прастася манеры п'ямага Астэпа Ліпеня, у яго допісах заўсёды адчуваецца непрадудманасць, жыццёвая гісторыя, выпадка, на якіх будуюцца вусныя апавяды, часам смешныя, гумарныя, а часам і ўсмешлівыя. Не выключэнне з гэтага шэрагу і новае апавяданне нашага даўняга аўтара.

Дадох гаручага цалкам залежыць ад таіх, які, недэцыплінаваным майстраву, якія не выконваюць свае абавязкі, дапускаюць памылкі ў справядзачах і гэтак далей. Затым, не мяняючы тону, дырэктар зноў пытае мяне: — Дайно быў на курсах павышэння кваліфікацыі? — Пляц гадоў таму, — адказваю я.

Парушае цішыню сам дырэктар. Ён падмаіваецца з крэсла, якое не бачна за кахляняк.

— Ну, што ж. Баць, якімі вы тут справам займаецеся. Не буда прадкаждж, — і працягвае мне сваю руку-аўтаваду для развітання, а затым накіроўваецца да свайго «обіка». І мы цягнемся за ім на вуліцу падзеі паважавага госця. Калі ж яго і след астыў, Пятровіч загадвае ўсімхаючыся, кажа:

— Ведаеш, што мы толькі што бачылі? — Што? — спыталі ўсе ў адзін голас.

— А бачылі мы самы цудоўны ў свеце пыл — пыл з-пад колаў адзязнаючага начальніка. І, каб гэты пыл не забурдзіў нашы лёгкія, я прапаную яго паганяць, бо сёння ўсё нішто да нас з праверкай не прыедзе.

— Ды ты што, Пятровіч, — прырочу я, — а раптам зноў пажаў у лесе? — А калі і пажаў, — кажа той, дастануць свой кашалек, — дык на чым мы паедзем? На сёння ліміт выбары. І не толькі ў баку пуста, але і карыятор сухі.

Усе згодна ківаюць галавамі і корпаюцца ў кішань.

Унёсшы сваю долю, накіроўваюся ў кабінет, каб хоць крыўку працаваць над справядзачамі. Але ў гэты час прыхалі хлопцы, якія я пасылаў па пакар. Пачалі разказваць пра тое, колкіх лесу вяртавалі ад пажаў, заплылі мне, што, каб не мясцовыя жыхары, цяжка прыйшлося змагацца з агнём, за што ім трэба аб'явіць падзяку ў раёны.

Затым наперад выйшаў мой падначалены ляснік і сказаў:

даследаванні, 2 працэнты жанчын таксама пакутуюць ад гэтай хваробы. У мужчын гэты паказчык утрыя большы. На 1 ліпеня сёлета на ўліку нарколагаў краіны зарэгістравана больш як 181 тысяча залежных ад алкаголю пацыентаў. У спраўдэнсці іх намога болш.

Паступаюць на лячэнне ў дыспансэр па накіраванні ўчастковага нарколага і толькі добраахвотна. Можна шпіталізавацца і ананімна.

«Новенькі»: што ім ад мяне трэба?



— Гэта значыць, — каментуе яна, — наш пацыент сёння, да прыходу сюды, паспеў выпіць не менш за пляшчу гарэлкі, мяркуючы па яго вазе (прыблізна 80 кг). Хутчэй за ўсё, такія ж дозы былі «прыйнятыя на грудзі» ўчора, пазаўчора...

Жонка пацвердзіла, што яе муж не можа выйсці з запоеў 10 дзён.

— Нічога, выведзем з гэтага стану, — запэўніла Любоў Аркадзьеўна. — «Пракамеам», падлечым. А ці кіне ён піць увогуле... Ведаець, кідаюць піць тыя, хто цвёрда вырашыў перамагчы. Характар моцны павінен быць, а не «пусціпавалося».

Заходжу ў працэдурны кабінет. Медсястра Алена Адамяна запраіцца пацыента. Трэба зрабіць неабходныя ўкольы. Прашу Вадзіма расказаць пра сабе.

— Хутка 50 стукне. Працаваў прасоўшчыком у прыватнай вытворчай фірме. Цяпер яна значынілася. Менавіта цяпер вырашыў пайсці ў дыспансэр, каб канчаткова завязачы і паставіць кропку. «Падшыўся», праходжу курс рэабілітацыі. Спрабаваў кадріравацца. Не дапамагло.

Яшчэ год таму на ўліку ў нарколага не быў. Прышоў да яго сам. Бо перад вачыма стаіць страшная карціна гібелі майго брата. Па п'яныцы трапіў пад калёсы аўтамабіля. І ўсё. Насмерць. А нядуна памёр бацька. 70 годкі спынуліся. Пліў...

Сам'я была ў мяне. Гарэлка развалілася. Спрабаваў кідаць. Сябрую п'юць гарэлку, а я, думаю, толькі ліўка крыў. Ну, колкі там тыя градусаў? Аж не, адна пляшча, другая, і пакацілася. Раней ніколі не думаў,



што да нарколагаў траплю. Праўда кажуць — не заракайся...

Працэдурная сестра Алена Атаеўна пацвердзіла, што ліўны алкаголь не менш страшны за людзі іншыя. Расказала, як да іх прывезлі 20-гадовага студэнта з артрыяльным ціскам 220 на 120! А пачалося ўсё з пляшкі піва. На той час, калі яго даставілі ў дыспансэр, ён выпіваў за дзень аж сем з паловай літраў піва!

— Я сваім пацыентам заўсёды тлумачу: піва такое ж небяспечнае, як і іншыя, больш моцныя напі. Нават рэгулярнае ўжыванне паўлітра піва прыводзіць да развіцця залежнасці ад алкаголю. Пакутуючы ў першую чаргу сэрца, ныркі, печань. Акрамя таго, у півё ёсць хмель. А ён утрымлівае жаночыя гармоны. Празмернае ўжыванне п'янага напіо вядзе да змены гарманальнага фону. Адсюль псеўца, «распаўзаецца» фігура, губляецца мужчынская сіла, развіваецца бясплоддзе.

І прытым залежнасць ад піва наступае хутчэй, чым ад гарэлкі.

Марыя ЖЫЛІНСКАЯ.
Фота аўтара.

Ні хвіліны на зарадку, ні хвіліны без яе!

Фізічная актыўнасць — рэч карысная. Але што рабіць, калі шчыльны графік працы прымушае забыцца на ўсё. Для такіх занятых асобаў — спецыяльная зарадка.

Калі ў вас сядзячая праца, то кожную гадзіну вам неабходна рабіць 3—5 хвілін перапынку. У гэты час вы можаце прайсціся па пакоі або калідоры.

Карыстацеся лесвіцай замест ліфта. Не стойце на эскалатары, а ідзіце па ім. Пакладзіце машыну на некалькі соцен метраў да патрэбнага вам месца і ідзіце да яго пешшу (таксама вы можаце выходзіць з грамадскага транспарту за 2—3 прыпынкі да месца прызначэння).

Запрашайце партнёра па бізнэсе на сустрэчу... у парк — і кантактуеце сабе на здароўе на свежым паветры.

Калі ў вас ёсць дзеці, баольш гуляйце з імі ў актыўныя гульні, у даганыякі, напрыклад. Не ляжыце прыбіраць рэчы на месца, бо амаль заўсёды для гэтага неабходна ўстаць, пацягнуцца ці нахінуцца.

Калі ў вас дома радыётэлефон, не сядзіце падчас размовы — хадзіце па пакоі (тое ж самае вы можаце выконваць і завучваючы на памяць верш або які-небудзь іншы матэрыял).

Псарыяз: то ён ёсць, то яго няма

Існуюць розныя метады лячэння, і тут трэба адразу зрабіць агляду: вылучыць псарыяз раз і назаўсёды не магчыма. Адным з самых важных момантаў у лячэнні гэтай немачы з'яўляецца працяглае назіранне за хворым і правільны выбар метадаў і сродак тэрапіі. Заўсёды трэба памятаць, што галоўнае ў лячэнні гэтай непрадказальнай хваробы — «Не нашкодзі!».

У шэрагу выпадкаў псарыяз наогул не патрабуе ніякага лячэння. Напрыклад, калі маюцца 2—5 невялікіх бляшак і далей працэс не развіваецца. Не чапляючы гэтыя ачагі, можна працягнуць у такім стане шмат гадоў. І толькі калі захворванне прычынае маральны і фізічны дыскамфорт, неабходна прымаць меры. Пры гэтым варта памятаць, што лячэнне заўсёды праводзіцца «ад простага да складанага» — спачатку выкарыстоўваецца найбольш ашчаднае, бяспечнае і эфектыўнае, каб сьць знік, і знік устаіўляецца.

Найбольш дзейсныя метады лячэння — фотакіміятэрапія, гелія- і бальнеатэрапія (сонца- і іразаляцыйнае), араматычныя рэціноіды, мазі і крэмы, якія ўтрымліваюць гарманальныя прэпараты ў чыстым выглядзе ці ў камбінацыі з супрацьзапаленнымі, антыбактэрыяльнымі сродакмі, мазі на саліднавай аснове і інш. Зразумела, што выбар метаду лячэння праводзіцца толькі ўрачом-дэратолагам.

Дактары не забараняюць хворым на псарыяз карыстацца і народнымі рэцэптамі — мазмі з дзёццу, салідолу, прадуктаў пнялярства, тым больш, што вядомыя выпадкі, калі гэтыя метады аказваліся карыснымі.

Пры лячэнні псарыязу неабходна захоўваць строгу дыету. Варта цалкам адмовіцца ад прадуктаў, што змяшчаюць жывёльныя тлушчы, і алкаголю. Мэтазгодна абмяжоўваць вострыя прыправы, ванільну, вугляроды. У рацыён уключаюцца паўнацэнныя блкі — малочныя прадукты, а таксама агароднін, садавіну, ягады і сокі. Карысныя і морапрадукты (кальмары, краветкі, марская капуста).

Увага! Пры звароце да доктара ў сувязі з іншым захворваннем заўсёды агаворайце, што хворыя на псарыяз, таму што некаторыя медыкаменты могуць адмоўна ўплываць на цяжкіне псарыязу.

Народныя метады барацьбы з псарыязам
У якасці заспакаляючага сродку паспрабуйце наступны настой: вазміце карань валерыяну — 1 частку, лісце мяты і трылісніку — 2 часткі, хмелю — 1 частку, сардэчніку — 1 частку; 1 ст. ложку збору заліце 2 шклянкі п'янага, настойвайце 30 хвілін, піце па паўшклянкі 2 разы на дзень на працягу 3—4 тыдняў.

Вазьміце: траву лопуху — 4 часткі, сунічнік — 6 частак, крапіву — 4 часткі, лісце цорных парчак — 5 частак, траву крывавіку — 3 часткі, фіялку трохколераў — 3 часткі, ваўчак — 6 частак. Усё змяшчайце. 1 ст. ложку сумесі заліце 2 шклянкі п'янага, настойвайце 15 хвілін. Прымайце па 0,5 шклянкі 3 разы на дзень.

Сок каланхоэ — 10 г, алеі эўкаліпту — 30 г, мёд — 10 г. Усё добра перамяшчайце, вытрымаць 3 дні. Наносіце на хворыя месцы.

Дзёгач бярэзавы — 50 г, мёд — 10 г, попель галінак шыпыльнай — 20 г, касторавы алеі — 20 г, свежы яечны бялок — 1. Усё перамяшчайце, вытрымаць 3 дні. Змяшчайце пашкоджаную скуру.

Чыстацел і шчаўне кірзае ў роўных частках зрабціце ў парашок, заліць бярэзавым дзёгчам. Рабіць паводле 2 разы на дзень раніцай і вечарам.

Насенне партулаку агароднага ў выглядзе настою прымяняюць вонкава для кампрэсаў ці прымоачак. Настой максімальнай канцэнтрацыі выкарыстоўваюць у гарчачы, каб толькі не апыліцца, выглядзе.

Добра дапамагаюць пры лячэнні псарыязу травяныя ванны (у ваду можна дадаваць ваўчкі, чыстацел, зверабоў, шалфей, хвою, піхту). Іх варта прымаць амаль штодзёна.

Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

На конкурсе апав

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ФОНД «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО»

№ лота	Месторасположение земельного участка, адрес, кадастровый номер участка, арендодатель	Характеристика расположенных на участке строений, инженерных коммуникаций	Площадь земельного участка, га	Срок аренды, лет	Назначение участка	Условия продажи	Начальная цена объекта	Сумма задатка, руб.
1.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Глубокский район, Пуговский сельский совет, деревня Ивесь, кадастровый номер 221586006110000001. Арендодатель - Глубокский районный исполнительный комитет, тел. (02156) 22864	Участок свободен от застройки, ограничение в использовании по охранным зонам: 0,2793 га - земли, находящиеся в водоохраных зонах водных объектов вне прибрежных полос (озеро Ивесь); 0,0346 га - охранный зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт; 0,1136 га - охранный зона линии электропередачи напряжением свыше 1000 вольт.	0,2793	40	«Строительство кафе и ресторана на 30 мест в Центре по развитию туризма в деревне Ивесь Глубокского района»	- проведение проектно-изыскательских работ в срок до 2 лет; - обеспечение ограничения использования земель: 0,2793 га – земли, находящиеся в водоохраных зонах водных объектов вне прибрежных полос (озеро Ивесь); 0,0346 га – охранный зона линии электропередачи напряжением до 1000 вольт; 0,1136 га – охранный зона линии электропередачи напряжением свыше 1000 вольт	32610 руб.	3261
2.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Глубокский район, Удольский сельский совет, деревня Мосар, кадастровый номер 221588209601000185. Арендодатель - Глубокский районный исполнительный комитет, тел. (02156) 22864	Участок свободен от застройки, ограничение в использовании в связи с расположением его в водоохранной зоне реки Марва	0,0886	40	«Строительство мини-магазина с кафетерием на 16 мест в д. Мосар Глубокского района»	- проведение проектно-изыскательских работ в срок до 2 лет; - обеспечение ограничения использования земель: земли, находящиеся в водоохраных зонах водных объектов вне прибрежных полос (р. Марва)	24180 руб.	2418
3.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Городокский р-н, Первомайский с/с, кадастровый номер 221887418101000030. Арендодатель - Витебский областной исполнительный комитет, тел. в г. Городок (02139) 40895	Земли площадью 0,98 га - болота, под водными объектами - 0,02 га	0,9985	99	Под строительство автомобильной автозаправочной станции вблизи д. Хомяково	- заключение победителем аукциона с Городокским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проекта на строительство объекта в срок, не превышающий два года; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	569685 руб.	56968
4.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Лепельский район, г. Лепель, на автомобильной дороге Р-86 Богущевск-Сенно-Лепель-Мядель, км 126+120 (право), кадастровый номер 222750100001003743. Арендодатель - Лепельский районный исполнительный комитет, тел. (02132) 41474	Древесно-кустарниковая растительность площадью 0,1031 га из земель г. Лепеля. Ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением в охранный зоне линий электропередачи напряжением до 1000 вольт	0,1031	99	Под строительство и обслуживание пункта питания	- право вырубki древесно-кустарниковой растительности и реализацией древесины, получаемой от вырубki, в установленном порядке; - заключение победителем аукциона с Лепельским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения Лепельского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	5018083 руб.	501808
5.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Докшицкий район, на 104 км автодороги Р-3 Логойск-Зембин-Глубоко-граница Латвийской Республики (Урбаны), кадастровый номер 222100000001000079. Арендодатель - Докшицкий районный исполнительный комитет, тел. (02157) 21673	Луговые естественные земли - 0,3988 га, ограничения в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах линий, сооружений связи и радиотелекоммуникаций - 0,0652 га; охранный зона линии электропередачи напряжением до 1000 В - 0,0247 га	0,5995	50	Под строительство кафе-гостиницы	- внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка; - снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы для благоустройства отводимого участка; - заключение победителем аукциона с Докшицким райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения Докшицкого райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения Докшицкого райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	1294740 руб.	129474
6.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, на 104 км автодороги Р-3 Логойск-Зембин-Глубоко-граница Латвийской Республики (Урбаны) на землях д. Антоны, кадастровый номер 222100000001000078. Арендодатель - Докшицкий районный исполнительный комитет, тел. (02157) 21673	Пахотные земли – 0,0046 га, луговые естественные – 0,6269 га, под древесно-кустарниковой растительностью - 0,1467 га, под водными объектами - 0,0741 га, под дорогами - 0,0582 га; охранный зона линий, сооружений связи и радиотелекоммуникаций - 0,0776 га, охранный зона линии электропередачи напряжением до 1000 В - 0,0782 га	1,4116	50	Под строительство станции техобслуживания	- внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка; - снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы для благоустройства отводимого участка; - право расчистки земельного участка от древесно-кустарниковой растительности; - заключение победителем аукциона с Докшицким райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения Докшицкого райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения Докшицкого райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	3048635 руб.	304863
7.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, г.п. Шумилино, ул. Ленинская, кадастровый номер 225855100001001724. Арендодатель - Шумилинский райисполком, тел. (02130) 41631	Неиспользуемые земли, ограничение в использовании в связи с его расположением в охранный зоне линии электропередачи напряжением до 1000 В	0,9734	51	Под строительство объекта придорожного сервиса (СТО, площадка отдыха, пункт питания)	- заключение победителем аукциона с Шумилинским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	12637000 руб.	1263700
8.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл. Шумилинский р-н, г.п. Шумилино, км 47 автомобильной дороги Р-20 Витебск-Полоцк-граница Латвийской Республики (Григоровщина) (слева) кадастровый номер 225855100001001725. Арендодатель - Шумилинский райисполком, тел. (02130) 41631	Неиспользуемые земли, ограничение в использовании в связи с его расположением в охранный зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000 В и в охранный зоне линии связи и радиотелекоммуникаций	0,9299	51	Под строительство объекта придорожного сервиса (АЗС)	- заключение победителем аукциона с Шумилинским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	15090000 руб.	1509000
9.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, г.п. Оболь (км 4+400 слева автодороги Пуца-Полоцк), кадастровый номер 2258562000010000601. Арендодатель - Шумилинский райисполком, тел. (02130) 41631	Земельный участок из земель г.п. Оболь (км 4+400 слева автодороги Пуца-Полоцк), площадью 0,2991 га. Ограничения в использовании земельного участка в связи с его расположением в охранный зоне линий связи и радиотелекоммуникаций	0,2991	51	Под строительство объекта придорожного сервиса (торговый объект с объектом общественного питания)	- заключение победителем аукциона с Шумилинским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения Шумилинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	32626 руб.	3262
10.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Глубокский район, 135 км автодороги Р-3 Логойск-Зембин-Глубоко - граница Латвийской Республики (Урбаны), кадастровый номер 221500000010000117. Арендодатель - Глубокский районный исполнительный комитет	Древесно-кустарниковая растительность - 0,8292 га	0,8292	40	Для строительства и обслуживания пункта питания	- возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и подготовкой документации, необходимой для его проведения; - заключение победителем аукциона с Глубокским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - в течение шести месяцев со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации возникновения права на предоставляемый земельный участок приступить к занятию данного участка; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	330742 руб.	33074
11.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Шарковщинский р-н, Воложинский с/с, вблизи д. Воложинки, кадастровый номер 225580800001000001. Арендодатель - Шарковщинский районный исполнительный комитет	Пахотные земли. Ограничение в использовании земельного участка в связи с его расположением в водных охранных зонах водных объектов вне прибрежных зон (река Густатка)	0,2216	25	Под строительство объекта «Пункт питания Р-3 174 (лево)»	- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы предусмотреть проектно-сметной документацией; - заключение победителем аукциона с Шарковщинским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 года; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	53470 руб.	5347
12.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Толочинский район, Кохановский поселковый Совет, д. Сальники, ул. Проселочная, 26, кадастровый номер 224675619601000007. Арендодатель - Толочинский райисполком	Неиспользуемые земли	0,3898	20	Для строительства и обслуживания кемпинга	- заключение победителем аукциона с Кохановским поселковым исполнительным комитетом договора аренды земельного участка; - осуществление победителем в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о передаче ему земельного участка в аренду государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий два года; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	44250 руб.	4425
13.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская область, Толочинский район, 543 км (лево) автомагистрали М1/Е30 Брест (Козловичи)-Минск-граница РФ вблизи д. Малое Высокое Кохановского поссовета, кадастровый номер 224600000001000676. Арендодатель - Витебский облисполком	Ограничение в использовании земельного участка в связи с его расположением в охранный зоне линии связи	0,0980	99	Для строительства и обслуживания мини-кафе	- победителю аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона оплатить в установленном порядке убытки и упущенную выгоду сельскохозяйственному производственному кооперативу «Звенячи» в сумме 125,230 тыс. рублей, связанные с изъятием сельскохозяйственных земель, согласно отчету; - не позднее двух рабочих дней после внесения денежных выплат и выполнения условий, указанных в протоколе аукциона, заключить с Толочинским райисполкомом, действующим от имени облисполкома, договор аренды земельного участка; - осуществить государственную регистрацию права на земельный участок в двухмесячный срок со дня предоставления этого участка; - получить в установленном порядке разрешение Толочинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - в течение шести месяцев с момента утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации на строительство объекта приступить к занятию данного участка; - произвести перенос капитального строения РУП «МинскавтодорЦентр», расположенного на земельном участке, в соответствии с проектно-сметной документацией; - снять плодородный слой почвы и использовать его в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией; - осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	16574 руб.	1657
14.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, Светловский с/с, вблизи д. Лесковичи, кадастровый номер 225882000001000020. Арендодатель - Витебский областной исполнительный комитет. Контактный тел. в г.п. Шумилино: (02130) 41132, 41631	Неиспользуемые земли, ограничение в использовании земельного участка в связи с его расположением в охранный зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000 В и водоохранной зоне водных объектов вне прибрежной полосы (озеро Лесковичи)	3,0074	51	Под размещение объекта туризма	- заключение победителем аукциона с Шумилинским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проектов на строительство жилого комплекса объекта агроэкотуризма в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	1157,23 дол. США	318 238
15.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, Обольский с/с, вблизи д. Захарово, кадастровый номер 225881800001000027. Контактный тел. в г.п. Шумилино: (02130) 41132, 41631	Под древесно-кустарниковой растительностью	0,2146	51	Под размещение объекта придорожного сервиса на км 74 автодороги Р-20 Витебск-Полоцк-гр. Латвийской Республики (Григоровщина)	- заключение победителем аукциона с Шумилинским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проектов на строительство торгового объекта с объектом общественного питания в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	8,26 дол. США	2 271
16.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Сенненский р-н, ГЛХУ «Богущевский лесхоз», Богущевское лесничество, квартал № 56, кадастровый номер 224481700001000077. Арендодатель - Витебский областной исполнительный комитет. Контактный тел. в г. Сенно: (02135) 41656, 41667	Лесные земли (прогалина) - 0,0990 га, ограничение в использовании - участок находится в водоохраных зонах водных объектов вне прибрежных зон (река Чудинка)	0,0990	35	Для строительства и обслуживания пункта питания на км 23 (право) автодороги Р-86 Богущевск (от автодороги М8/95) Сенно-Лепель-Мядель	- заключение победителем аукциона с Сенненским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	7,68 дол. США	2 112
17.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, 49 км автодороги Р-46 Лепель - Полоцк - граница Российской Федерации (Юховичи), кадастровый номер 223800000028000368. Арендодатель - Витебский областной исполнительный комитет. Контактный тел. в г. Полоцке: (0214) 422275, 424133	Покрытые лесом земли ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» лесов первой группы в квартале № 51 Гомельского лесничества в Полоцком районе. Ограничение в использовании земельного участка в связи с его расположением в водоохранной зоне водного объекта вне прибрежной полосы (озеро Белое)	0,0388	50	Для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса (пункт питания)	- права вырубki древесно-кустарниковой растительности и реализации древесины, получаемой от вырубki ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» в установленном порядке; - заключение победителем аукциона с Полоцким горисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление после принятия решения горисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	1,47 дол. США	404
18.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Верхнедвинский р-н, на 9 км (лево) автомобильной дороги Р-18 Верхнедвинск-Шарковщина-Козяны-граница Российской Федерации (Кострово), кадастровый номер 221000000001000081. Арендодатель - Витебский областной исполнительный комитет. Контактный тел. в г. Верхнедвинске: (02151) 52733, 52237	Земли естественные луговые	0,0400	30	Для строительства и обслуживания пункта питания	- заключение победителем аукциона с Верхнедвинским райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	1,10 дол. США	302

№ лота	Месторасположение земельного участка, адрес, кадастровый номер участка, арендодатель	Характеристика расположенных на участке строений, инженерных коммуникаций	Площадь земельного участка, га	Срок аренды, лет	Назначение участка	Условия продажи	Начальная цена объекта	Сумма задатка, руб.
19.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, на 88 км автодороги М-3 Минск-Витебск, кадастровый номер 222175200001000041. Арендодатель - Витебский областной исполнительный комитет. Контактный тел. в г. Докшицы: (02157) 21531, 21673	Лесные земли площадью 0,1002 га	0,1002	50	Для строительства станции техобслуживания	- право вырубki древесно-кустарниковой растительности и реализация древесины, получаемой от вырубki, ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» в установленном порядке; - внесение победителем аукциона платы за право заключения договора аренды земельного участка; - заключение победителем аукциона с Докшицким райисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок; - получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-исследовательских работ и разработки проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	34,53 дол. США	9 495
20.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, км. 150 (право) автомобильной дороги М8/Е95 граница РФ (Езериче)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута) южнее деревни Высокое Высоковского сельсовета, кадастровый номер 22360000001002089. Арендодатель - Оршанский районный исполнительный комитет	Пахотные земли 1,8625 га - сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк Коммуны», 0,7271 га - земли ООО «ОрадсУниверсал». Ограничение в использовании земельного участка в связи с его расположением в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 В, пл. 0,0400 га.	2,5896	50	Под размещение пункта поста, станции технического обслуживания, охраняемой стоянки и пункта питания	- оплатить в установленном порядке упущенную выгоду сельскохозяйственному производственному кооперативу «Маяк Коммуны» в сумме 3534,904 тыс. рублей, связанную с изъятием сельскохозяйственных земель, согласно отчету; - получение в установленном порядке разрешения Оршанского райисполкома на проведение проектно-исследовательских работ и разработка проекта на строительство пункта поста, станции технического обслуживания, охраняемой стоянки и пункта питания в срок, не превышающий двух лет; - в течение шести месяцев со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации возникновения права на земельный участок приступить к занятию данного участка; - снятие на занимаемом земельном участке плодородного слоя почвы и использование его в соответствии с проектно-сметной документацией; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	1765,37 дол. США	489787
21.	Земельный участок расположен по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н., Высоковский с/с., южнее деревни Высокое 67 км (лево) автомобильной дороги Р-87 Витебск-Орша, кадастровый номер 22360000001002082. Арендодатель - Оршанский районный исполнительный комитет	Луговые естественные земли 4,4342 га - сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк Коммуны»	4,4342	50	Под размещение пункта поста и охраняемой стоянки	- в течение шести месяцев со дня получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации возникновения права на земельный участок приступить к занятию данного участка; - оплатить в установленном порядке упущенную выгоду сельскохозяйственному производственному кооперативу «Маяк Коммуны» в сумме 842,453 тыс. рублей, связанную с изъятием сельскохозяйственных земель, согласно отчету; - получение в установленном порядке разрешения Оршанского райисполкома на проведение проектно-исследовательских работ и разработка проекта на строительство пункта поста и охраняемой стоянки в срок, не превышающий двух лет; - снятие на занимаемом земельном участке плодородного слоя почвы и использование его в соответствии с проектно-сметной документацией; - осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией	3022,86 дол. США	838605

1. Аукцион состоится 21 августа 2009 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблмушество» по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38.
2. Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Участнику необходимо подать заявление в фонд «Витебскоблмушество».

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также представляются: юридическими лицами (резиденты РБ) – доверенность, выданная представителю юридического лица, копия документа, подтверждающего государственную регистрацию без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; индивидуальными предпринимателями – копия свидетельства о государственной регистрации без нотариального засвидетельствования; представителями индивидуальных предпринимателей – нотариально удостоверенная доверенность; юридическими лицами (нерезиденты РБ) – легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представитель иностранного юридического лица дополнительно представляет легализованную в установленном порядке доверенность. При подаче документов на участие в аукционе уполномоченные лица предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, последний день приема документов 17 августа 2009 г. до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 21 августа 2009 г. с 14.00 до 14.45. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет № 3642903000021, в филиале ОАО «БПС-Банк» по Витебской области г. Витебск, код 150801307. Получатель – фонд «Витебскоблмушество», УНП 300002495.

5. Аукцион проводится в соответствии Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Победителем аукциона – участником, предложившим наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.

6. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; не позднее 10 дней после вступления в силу решения о предоставлении земельного участка возместить расходы по формированию и регистрации земельного участка и затраты на подготовку и проведение аукциона в сумме 3 миллионов рублей (по каждому лоту); внести плату за право заключения договора аренды земельного участка в долларах США или белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа; не позднее 12 дней после вступления в силу решения о предоставлении земельного участка заключить с арендодателем договор аренды земельного участка.

7. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи.

8. Контактный телефон-факс в Витебске: (0212) 476096; сайты: www.gki.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, E-mail: vofondgi@tut.by.

сам уживаю в разговоре мову англійскую. Ці то жартам, ці то ўсур'ез пытаюся ў «самурая», ці не мае ён дачынення да японскай мафіі акулдза.

— Гэта не мафія, — строга адказвае «самурай», — Вядома, нехта з іх небыццельны, а некаторым можна даверыцца. Часам для японцаў яны больш надзейныя, чым паліцыя. Нічога не бяцца. Не верце ў тое, што піша прэса.

Некаторыя японцы ведаюць прэзідэнта Лукашэнка. Тыя, хто цікавіцца спортам, ведаюць вашых таякоўскаў і байцоў К-1 Алеся Ігнашоў і Забіта Самедава. А яшчэ ў Токіа ёсць папулярныя беларускія рэстараны. Многія японскія недзяржаўныя арганізацыі падтрымліваюць Беларусь пасля Чарнобыльскага катастрофы. Восі і ўсё. Напраўду, японцы ведаюць пра Беларусь не так шмат. Таму нашы двубаковыя адносіны яшчэ трэба паліпшаць і паліпшаць.

ЧАМУ ЗАМЕЖНІКІ ПРЫСВЯЧАЮЦЬ ЖЫЦЦЁ БЕЛАРУСІ?

Японцы, немцы, італьянцы вывучаюць нашу мову і размаўляюць па-беларуску часам лепш за многіх нас. Замежнікі цікавяцца нашай культурай, знаходзяць у Беларусі жонкаў, спяваюць нашы

песні і мараць, каб Беларусь стала магутнай краінай. «Звязда» сабрала гісторыі пра маладых людзей з краін Вялікай васьмёркі, якія аддаюць падтрымку нашай краіне.

Японец Ігарашы: «МНОГІЯ ЯПОНЦЫ МАРАЦЬ АЖАНИЦА З БЕЛАРУСКАЙ»



Нашы студэнты, якія навуваюцца ў Варшаве, добра ведаюць гэтага актывіста беларускага культурніцкага руху. Вясеў двухмётровы «самурай» Ігарашы (32 гады) прыходзіць на ўсе канцэрты з удзелам беларускіх гуртоў. А называюць у

беларускіх тусюўцаў японца на наш капыл — Ігарам.

Высвятляецца, што японец вывучае фізічную хімію ў Інстытуце Акадэміі навук Польшчы. У Варшаве Ігарашы пазнаёміўся з беларускімі навукамі Ванем. І наш зямляк вырашыў беларусізаваць сваёго японскага сябра.

— Ігарашы-сан, як ты пазнаёміўся з Ванем? — пытаюся ў японца за кубачкам кавы ў кітайскай страўні Варшавы.

— Сам я ў японскага горада Кі-ёта. Пазнаёміўся з Ванем, калі ў Варшаве вывучаў на курсах польскую мову. Ваня вельмі разумны, заўсёды робіць, што абяцае, дапамагае сябрам. І не згубіў некаторыя маральныя прынцыпы, якіх ужо няма ў заходнеўрапейскай і цэнтральнаўрапейскай. У Польшчы я маю толькі некалькі сяброў, якім маю давяраць, які яму.

Беларускую мову Ігарашы ведае пакуль недасканала, таму ча-

ням з першых еўрапейцаў, хто трапіў у Японію, наведваў двор сёгуна, зрабіў навуковыя даследаванні. Беларусы і японцы робяць сумесны бізнес, вельмі сур'ёзна. Нашы хлопцы спрабуюць пазнаёміцца па-інтэрнаце з беларускімі жанчынамі і з імі ажаніцца. Беларускі для нас вельмі цікавы вельмі прывабны. Але такія шлюбны амаль ніколі не бываюць ішчаслівымі.

Некаторыя японцы ведаюць прэзідэнта Лукашэнка. Тыя, хто цікавіцца спортам, ведаюць вашых таякоўскаў і байцоў К-1 Алеся Ігнашоў і Забіта Самедава. А яшчэ ў Токіа ёсць папулярныя беларускія рэстараны. Многія японскія недзяржаўныя арганізацыі падтрымліваюць Беларусь пасля Чарнобыльскага катастрофы. Восі і ўсё. Напраўду, японцы ведаюць пра Беларусь не так шмат. Таму нашы двубаковыя адносіны яшчэ трэба паліпшаць і паліпшаць.

Італьянка Лідзія: «У ЛІНСКУ АДЧУЛА СЯБЕ, ЯК У ФІЛЬМЕ «З ЛІМКА ПАРАЙ»



Лідзія Федэрыка Маццятэлі (25 гадоў) ведае больш за дзесяць замежных моваў. А два гады таму дзючына пазнаёмілася з беларусамі і пачала вывучаць нашу мову. Ды так спраўна зараз на ёй размаўляе, што і не верыцца ў яе італьянскую нацыянальнасць.

— Так, у Рыме. — Ніяко і бацькі твае не маюць беларускія каранёў? — працягваю допыт.

— Не, яны італьянцы.

Цікаўна ў Лідзіі Федэрыкі, чым яе паланіла наша мова.

— Да гэтага я шэць гадоў вывучала рускую і польскую. Была ў Расіі, пазнаёмілася там з беларускімі хлопцамі. Я ўбачыла, якая беларуская мова прыгожая. Да-ведлася, што ў Рыме вашу мову ніхто не выкладае, а беларусы не ўсе хочучь размаўляць па-свойму. Мне стала цікава. Каб паскорыць працэс вывучэння, пазнаёмілася з беларусамі. У Рыме іх таксама нямала. З усімі беларусамі прынцыпова размаўляю па-беларуску. Таму ў мяне шмат практыкі.

Прыёйшоў час, Лідзія Федэрыка наведвалася ў Беларусь. І была ўражаная экзатычнай нашай краінай.

— Гэта быў жнівень 2006 года. Я прыехала ў Мінск. Гэта было фантастычна. Перш за ўсё спадабаліся людзі, яны такія добрыя. І гэтыя савецкія будынкі! Для мяне

гэта было вельмі цікава. Бо я ніколі не была ў Савецкім Саюзе. Было такое ўражанне, што я трапіла ў фільм «З лёгкай парай». Краіна мне вельмі спадабалася, хоць многае здзіўляла. У Італіі ці ў Польшчы, напрыклад, зойдзеш у краму — і табе увесь час даюць парадзі, хочучь, каб ты нешта купіў. А ў беларускіх крамах, як мне здалось, да пакупніка часцей няма цікавасці, бо крамы ў асноўным дзяржаўныя.

Пасля 2006 года Лідзія Федэрыка наведвалася ў Беларусь яшчэ чатыры разы. Усё дзеля таго, каб дасканала вывучыць нашу мову і пад нашага жыцця.

— І хутка прыеду ў Беларусь зноў. Апроч Мінска была ў Гомелі і Брэсце. Некалькі месяцаў жыла ў Вільнюсе. Там вельмі шмат малага для правы мовы, на якіх малга хто размаўляе. Абараняць гэтыя мовы.

Спадыёмся, нашы людзі ў хуткім часе будуць ведаць сваю мову не горш за Лідзію, і абараняць беларускую мову не дзядзюцца. А папулярнізаваць яе ў Італіі — чаму не? У нас жа італьянскую мову вывучаюць многія.

«Гэта быў жнівень 2006 года, я прыехала ў Мінск. Гэта было фантастычна. Перш за ўсё спадабаліся людзі, яны такія добрыя. І гэтыя савецкія будынкі! Для мяне гэта было вельмі цікава. Бо я ніколі не была ў Савецкім Саюзе.»

Італьянка Іларыя: «КАБ ПАДТРЫМАЦЬ ВАШЫХ СПАРТСМЕНАЎ, ЭДЖУ ПА УСІМ СВЕЦЕ»



Іларыя Прада (25 гадоў) — знаная італьянская журналістка. Працуе для сусветнага глянцавага часопіса GEO і некалькіх іншых сур'ёзных італьянскіх СМІ. Іларыя піша пра палітыку, а ў вольны час складае казкі для маленчкіх дзяцей і займаецца баявымі адзінаборствамі.

Іларыя падабаюцца беларускія байцы, і яна вандруе па ўсім свеце, каб падтрымаць нашых на спаборніцтвах. Мінскія трэнеры расказваюць, што бачылі сымпатычную Іла-

рыю на турнірах і ў японскім Токіа, і ў амерыканскім Лас-Вегасе.

Мы ж пазнаёміліся з Іларыяй у польскай Лодзі. Там адбылася еўрапейская Гран-пры К-1, дзе сярод лепшых кікбоксёраў і таякоўскаў Усходняй Еўропы перамог мінчанін Забіт Самедаў.

— Я займаюся кікбоксінгам таксама, — адказвае на маё «хэ-ло» чарнявая італьянка Іларыя і пачынае жартаваць: — Вышы беларускія байцы вельмі знамяціты. Але самы вядомы беларускі мужчына, як вядома, займаецца палітыкай...

Высвятляецца, што спорт для Іларыі — хобі. Яна цікавіцца геапалітыкай і добра ўсведамляе ролю Беларусі ў еўрапейскіх палітычных працэсах.

— Я заўсёды ведала, што Беларусь існуе. Калі была дзіцем, бачыла па TV рэпартаж пра распад імперыі СССР. Рэпартаж вельмі ўразіў мяне. Я заўсёды была зачараваная рускамоўнымі краінамі — іх культура, літаратура і гісторыя. Восі чаму ва ўніверсітэце я выбрала для навування рускую мову, гэта быў незвычайны выбар. Аднойчы я паехала на экскурсію

ў Пецярбург і закахалася ў гэты горад. А выкладчык сказаў мне: «Калі табе спадабаўся Пецярбург, то Мінск спадабаецца таксама». Пазней я пазнаёмілася з дзючынай-беларускай Аленай, якая вывучала ў Італіі. Яна ўвесь час распавядала пра сваю краіну і рала мне прыехаць у Беларусь, каб падцягнуць узровень мовы. Чамусьці студэнты з майго ўніверсітэта ездзілі вывучаць мову ў Мінск. Тады прыехала ў Беларусь і я не змагла — было шмат спраў. Але збіраюся наведваць вашу краіну ў хуткім часе. Яе гісторыя ў апошнія два дзесяцігоддзі неверагодна цікава.

Беларуская сямброўка Алена ўжо да мяне паспела турніры беларусізаваць італьянскую журналістку Іларыя разумее, што рана ці позна ўсе беларусы павінны вывучыць родную мову.

— Я ведаю толькі некалькі беларускіх слоў. Ужо вывучыла «таго» і «добра», і, безумоўна, «дранкі». Алена сказала, што я абавязкова павінна іх пакаштаваць.

Класіка беларускай літаратуры для Іларыі Прада таксама не новае паняцце.

— З тае прычыны, што я люблю чытаць кнігі, ведаю Янку Купалу.

Пазт, якога я сапраўды цаню. Увогуле побач з беларусамі я адчуваю сябе абароненай. Яны вельмі класныя і шчодрыя. Але не любяць размаўляць пра сваё абстаітае жыццё, асабліва калі размова ідзе пра палітыку ці нешта прыватнае. Калі ж італьянца спытаеш пра яго праблемы, ён выкладзе ўсё ад самага дня свайго нараджэння. Беларусы шмат трываюць у сабе. А калі нешта разгаворы італьянца, то ён будзе крычаць што ёсць моцы на працягу пяці хвілін. А потым — сонейка пачне зьявіць ізноў.

У хуткім часе Іларыя Прада збіраецца прыехаць і пагасцаваць у Беларусь. Ласкава запрашаем расказаць праўду пра нашу краіну ў заходнеўрапейскіх часопісах!

P.S. Як відаць, маладыя людзі з краін Вялікай васьмёркі, пра якіх мы расказалі ў гэтым матэрыяле, бачаць Беларусь перспектыўнай і самабытнай краінай. Неверагодна, але замежная моладзь робіцца маляком, які дае надзею на вялікую будучыню Беларусі. Засталося самім навучыцца паважаць сваю культуру і размаўляць на сваёй цудоўнай роднай мове.

Яўген ВАЛОШЫН, Рым—Берлін—Лодзь—Варшава.

Немец Марцін: «ПРАМЯНІЦЬ ЯНМЕЦКАЕ ВОЙСКА НА БЕЛАРУСЬ»



Па-беларуску немец Марцін Шон (29 гадоў) размаўляе так натуральна, што хоць дыктарам на наша тэлебачанне прызначаюць.

Таму, калі мы сустрэліся з ім на берлінскай вуліцы Варшаўэрштрэсе, я пагартаваў: «Пакажы пашпарт».

Хоць яшчэ колькі гадоў таму Марцін не ведаў, што краіна Беларусь увогуле існуе. Гуляючы па ўсходнім Берліне, аглядаючы старадаўняе нямецкае метро і зруйнаваныя бетонныя мury берлінскай сцяны, размаўляю з Марцінам пра яго паварот да беларусчыны.

Высвятляецца, што ў Беларусь ён прыехаў замест службы ў нямецкім войску — Бундсверы. Такім чынам Марцін праходзіў альтэрнатыўную службу. Трэба сказаць, што з выгляду немец дужы, бо займаецца баявым кунг-фу і дасць фору любому ваювоўцу.

— У 2000 годзе я вырашыў працаваць альтэрнатыўную службу ў рускамоўнай краіне. Рускую мову як фактальную вывучаў яшчэ ў школе, гэта грамадства мяне цікавіла, — пачаў распавядаць Марцін. — Былі варыянты з заходнеўрапейскімі краінамі. Але ў культурным плане гэта было для мяне не надта цікава. Праграмы, якія былі ў Расіі, мне таксама не падышлі. І было прапанавана паехаць у Беларусь і працаваць у арганізацыі, якая займаецца дзючынай-інвалідамі. У дзетак былі псіхічныя і фізічныя абмежаванні, напрыклад, дзіцячы цэрэбральны параліч. Але яны былі цалкам здольныя гуляць, размаўляць. Яны сталі маімі настаўнікамі. З кожным днём я ўбіраў новыя і новыя словы. Скажа мне нешта дзіця, растлумачыць — і я запісваю інфармацыю. Нешта незразумела — звяртаюся да іншых выхавальцаў.

Пытаюся ў Марціна, як сталася так, што ён прыхінуўся да беларусчыны?

— Я увогуле цікаўлюся мовамі. А ў Мінску трапіў у асяроддзе творчых людзей — мастакоў, паэтаў, — кажа Марцін. Спачатку зацікавіўся вайшай музыкой. І сёння з задавальненнем слухаю Зміцера Вайцшоўкевіча. Раней фанцаў у гуртах «НРМ» і «Уліс». Потым пачаў чытаць беларускую класічную літаратуру — Быкава, Караткевіча, вершы Сяргея Законнікава...

Сёння Марцін Шон, дарочы, магiстэрскаўцы і культуралогіі.

Беларускі перыяд у біяграфіі Марціна Шона не скончыўся. Сёння ён працуе ў арганізацыі, якая займаецца падтрымкай сумесных нямецка-беларускіх праектаў.

— Мы падтрымліваем практы, якія займаюцца экалогіяй і мясцовым самакіраваннем. Таму часта бываю ў Беларусь, маю там пункт сяброў. Быў час, у Мінску прычытова з усімі размаўляў па-беларуску. Людзі паважаюць мае памкненні, але глядзелі з непразуменнем. Зараз з тымі, хто гаворыць па-руску, размаўляю па-руску, з тымі, хто па-беларуску, — па-беларуску.

У Беларусь Марцін прыязджае некалькі разоў на год. І не здзіўлюся, калі ў будучыні даведаюся, што Марціна Шона прызначаць да нас дыпламатам.

КРАМІ **адрэал рэкламы**

Рэкламы для агляду: адр 3012210270016 у АДТ «Беларусьбанк» Мінск, код 739 УНН 100150376

287-17-79

ПРИВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

ПРАДАЕЦЦА:

- Зямельны ўчастак 15 сотак. Вёска Рыбы (Пухавіцкі на-прамак). Тэл. 017 278 39 27.
- Дом у Рудзенку (Асіповіцкі напрамак) з усімі выгодамі. Ёсць гараж, майстэрня, сад, 11 сотак зямлі. Магчымы абмен на Мінск. Тэл. 8 029 668 58 40.
- Дом у Рудзенку (Асіповіцкі напрамак) з усімі выгодамі. Ёсць гараж, майстэрня, сад, 11 сотак зямлі. Магчымы абмен на Мінск. Тэл. 8 029 668 58 40.
- МТЗ-80, прычэп, культыватар, запасныя часткі да іх. Тэл. 8 029 754 52 55.
- ГАЗ-3110 1999 г.в. 23 см³ інжэктар, тэхзагляд, страхоўка. Тэл. 8 029 774 87 49.
- Электрычная пліта «Gefest» (Брэст) шклякерамічная, новая, 50x57 см. Яндарага. Тэл. 8 017 295 96 84; 8 029 11 55 699.
- Калыска інвалідная. Тэл. 8 017 79 78 71; 8 044 754 06 65.

КУПОН ДЛЯ БЯСПЛАТНАЙ ПРИВАТНАЙ АБ'ЯВЫ
Запоўніце разборліва, выражце і вышліце на адрас рэдакцыі:
220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для даведак 287 17 79.

Пашпарт, серыя _____ № _____ Выдадзены _____

Подпіс _____ Дата _____

АБАВЯЗКОВЫЯ весткі не для друку: ВАША ПРОЗВІШЧА, АДРАС, ХАТНІ ТЭЛЕФОН.

У аптэку — пасля Інфарм-журнал

Урачэбнага кабинета

Да 70 працэнтаў людзей набываюць лекавыя прэпараты без палярэдняй кансультацыі з урачом. Што ж, можна не здзіўляцца таму, якую колькасць пачобных эфектаў гультая забяспечваюць сабе ў выніку. Шырокая рэклама медпрэпаратаў, «своечасовыя» падказкі і парадзі знаёмых падмацоўваюцца ўласнай лянотай і, мякка кажучы, недальнабачнасцю. У рэшце рэшт згаданая вышэй практыка лянэння ёсць не што іншае, як эфектыўнае набыццё новых праблем са здароўем.

- ✓ Не займайцеся самалячэннем! Адчуваеце патрэбу ў каштоўнай парадзе — атрымайце яе з вуснаў спецыяліста.
- ✓ Калі доктар выпісае вам рэцэпт, распытайце аб супрацьпаказаннях і пачобных эфектах прэпарата. Умоўна кажучы, навошта вам танны, але малаэфектыўны ці з вялікай колькасцю пачобных эфектаў прэпарат? Памятайце: паміж коштам і бяспекай лекавага прэпарата існуе прамая залежнасць!
- ✓ Не захапляйцеся супер-пупер навінкамі. Інфармацыя аб пачобных эфектах апошніх удакладняецца яшчэ на працягу мінімум пяці гадоў з моманту пачатку продажу.
- ✓ Не забывайцеся удакладняць з участковым тэрапеўтам магчымую шкоду ад паралельнага ўжывання лекаў, рэкамендаваных рознымі спецыялістамі.
- ✓ Не спадзявайце толькі на парад ад атэчнага работніка! Ён, па-першае, не можа замяніць доктара, а па-другое, яго заданча яго прадаўца — актыўна прадаваць у тым ліку дарагія навінкі, якія, магчыма, зусім вам не патрэбныя.
- ✓ Перад прыёмам прэпарата абавязкова чытайце інструкцыю.

Вядучая рубрыкі Святлана БАРЫСЕНКА.

Віншую з 70-годдзем **Уладзіміра Георгіевіча МУХУ** з вёскі Галынь. Жадаю добрага здароўя на доўгія гады, дабрабыту і ўсяго найлепшага ў жыцці.

Вера з вёскі Галынь.

Віншую з днём нараджэння ўнучку **Аляксандру ЖЫДЗЕЛЬ**. Зычу моцнага здароўя, добрага летняга адпачынку, надзейнай сяброў.

Дзядуля, г. Іўе.

ЗАВІС

Надвечоркам побач з урочышчам Шведская гора ў Гомелі людзі заўважылі чалавека, які вісеў уніз галавой на высокачастотным загарадальніку лініі электраперадач. Яны ж і выклікалі выратавальніку. Як паведамілі ў цэнтры прапаганды і навування

Гомельскага абласнога ўпраўлення на надзвычайных сітуацыях, ёсць версія, што 29-гадовага гамельчана выбраві звышнармальны спосаб самагубства: залез на металічную апору электраперадач і сконнуў на высокачастотны загарадальнік. Але ж пры скачку зачэпнуўся нагой і павіс уніз галавой на вышыні каля 10 метраў. Каб зняць грамадзяніна, спецыялісты гомельскіх электрасетак спачатку абстачылі лінію электраперадач, а потым супрацоўнікі МНС знялі нудналага каскадзёра і перадалі ўрачам «хуткай дапамогі». Мінчанка атрымаў апкі 2-4 і ступені на 80 % паверхні цела і памёр у бальніцы праз шэць гадзін пасля здарэння.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

СРОДАК АД ВІРУСУ ЗАБЫЦЦА



«У лодцы» на рань часу.

Ужо шмат гадоў паспяхова выконвае ролю пасрэднага інтэлігенцыя Вілейскага раёна. Дзякуючы яе намаганням гісторыя краю ўзбагачаецца новымі ведамі і фактамі аб славутых земляках-мастаках.

Прывітанне кітайскім братам па розуме

Як вы думаеце, чаму жыхары і ўлады кітайскага горада Фучжоу для ўпрыгожвання яго набярэжнай выбралі менавіта гэту скульптурную кампазіцыю беларускага аўтара пад назвай «У лодцы»? Між іншым, цяжка ўявіць, каб такая вялікая скульптура з вельмі дарагой бронзы памерамі пяць амаль на два метры (фатаграфія яе вы ба-чыце), з'явілася б на беразе Дняпра, Сожа ці Вілі. Не той менталітэт, не тое ўспрыняцце мастацкіх твораў. У нас з бронзы паставілі б нешта адназначнае і аптымістычнае, больш зразумелае, што заклікае наперад, скажам, у гонар мясцовых герояў-працаўнікоў. Але гэта да слова.

Відаць, кітаіцы ў скульптурнай лодцы Уладзіміра Слабодзківа ўбачылі саміх сябе, ды і нас з вамі таксама. А таму, на мой погляд, гэта скульптурная кампазіцыя была б вельмі да месца і на беразе Вілі ў аднайменным Вілейскім раёне, дзе ўбесці Далгінава ў сям'і настаўніка нарадзіўся аўтар «Лодкі».

Не адкрыю вялікага скарбту, калі скажу, што сапраўднае мастацтва па сутнасці з'яўляецца інтэрнацыянальным. Творы Уладзіміра Іванавіча не раз адзначаліся на міжнародных выставах і сімпозіумах. У тым жа Кітаі ў конкурсе «Скульптурнае афармленне Алімпійскага парку» ў Пекіне ён узаагароджаны прэміяй. Яго творы набываюць калекцыянеры Германіі, ЗША, Швейцарыі і іншых краін. Так, у Італіі ў галерэй горада Падэрона з'явілася незвычайная скульптура Слабодзківа «Месяц майго дзяцінства». Вілейскае прывітанне італьянцам.

— Як мне здаецца, твор урэдзання нашага раёна Уладзіміра Слабодзківа «У лодцы» адпавядае агульначалавечаму стаўленню (не толькі кітаіцаў) да рэчаіснасці, маўляў, усе мы пльвіём у адной лодцы па бясконцай рацэ часу. Як плылі некалі нашы продкі і як будуць плыць па ёй нашчадкі. І гэта скульптура на беразе далёкай кітайскай ракі напамінае нам усю пра няспынанасць часу, пра тое, што ўсе праходзіць, усё мінае. А мастацкія творы застаюцца. Яны — сляды на зямлі, п'яныя вехі нашага культурнага развіцця, якія паказваюць таленавітыя суайчыннікі. За гэта мы абавязаны іх памятаць і шанаваць, — кажа старшыня Вілейскага райсавета Яўген Ігнатюк. Ён, дарэчы, адзін з заўзятых у раёне абаронцаў, калі так можна сказаць, нашай гістарычнай і культурнай спадчыны ад забяцця. А пагроза такая існуе — у мітусні будняў, які і паўнодня, яго землякі-сучаснікі жывуць пераважна надзвычайнымі праблемамі і клопатамі. І важ-

на ім дапамагчы не забыць і не згубіць тое, што засталася нам у спадчыну. Ці, як воб-разна кажа Яўген Антонавіч, місія інтэлігенцыі ў тым, каб выконваць ролю пасрэднага паміж мінулым, цяперашнім і будучым.

Скарбамі не раскідваюцца
Пра тое, як «У лодцы» — своеасаблівае прывітанне братам па розуме з Фучжоу — трапіла да кітайскіх прыхільнікаў яго таленту, я даведваюся з выдання «Мастацкія скарбы Вілейскага краю». Скажу шыра, спачатку гэта назва здалася мне занадта пафаснай і па-праўнічыннаму прэтэнцыйнай, на-кшталт «Скарбы Луўра» ці «Скарбы Эрмітаж». Але потым, калі глыбей пазнаёміўся са зместам гэтага, безумоўна, цікавага выдання, у мяне яго назва ўжо не выклікала іроніі. Наадварот, узнікла пачуццё глыбокай павагі да тых энтузіястаў, якія сабралі ба-гаты матэрыял аб творцах-земляках, што жылі ў раёне ў розныя эпохі, пераканалі райвыканкам і раісавет знайсці некалькі сродкі на выданне гэтай кніжкі-альбома на выдатнай паперы і з прыгожымі якаснымі каларнымі ілюстрацыямі. Аўтар-складальнік выдання — настаўніца выяўленчага мастацтва гімназіі № 2 Вілейкі Святлана Чабатар. Ёй актыўна дапамагалі настаўнікі і краязнаўцы Анатоль Рагач, Віталь Кастэн-ка, Лілія Анікеенка, мастак Барыс Цітовіч і многія іншыя, хто неабяўкава да гісторыі сваёй зямлі.

Траншя, простыя і краханальныя словы ў сваёй кароткай праводзе да выдання знайшоў Яўген Ігнатюк. Хочацца працягваць: «Вілейчына — край ціхі і лагодны. Хоць да сталіцы рукой падаць, усюго нейкага сотня кіламетраў, тут свой фон цывілізацыі, свой этнічны каларыт, сваё стаўленне да гістарычнай памяці. Восць чаму як сродка ад рэчышчы забяцця Вілейчына ўзводзіць памятную знікі, мемарыялы, праз з іх з вачэйскай вяртаюцца забытыя іменны». Дададзім, некалі славутых землякоў.

Вольны мастак з Санкт-Пецярбурга

Сярод урэдзання «Вілейскага краю» нямаюць людзей знакамітых, якія пакінулі культурны след за межамі Беларусі, але сёння амаль невядомыя шырокай публіцы. Напрыклад, таленавіты мастак Нікадзім Сілівановіч, якога, на жаль, ведае абмежаванае кола спецыялістаў. Хоць яго цікава пастаць дае шмат падстаў

ганарыцца ім як земляком. Сілівановіч больш за 32 гады прапрацаваў у Імператарскай акадэміі мастацтваў у Санкт-Пецярбургу, дзе ўдзельнічаў у выкананні вельмі адказных работ. Яго рука мае не-пасрэднае дачыненне да стварэння га-лоўных унутраных элементаў шэдэўра сучаснага значэння — Ісакіўскага сабора. Такую вось фантастычную па тым часе творчую кар'еру зрабіў сын дзяржаўнага селяніна з вёскі Цынцэвічы Вілейскага павета. Яго бацькі прыклілі герачыныя намаганні, каб сын атрымаў адукацыю ў прывіляваным, да дваранскіх дзяцей, п'яцікласным вучылішчы. Потым была вучоба ў Пецярбургскай акадэміі мастацтваў, дзе ён спецыялізаваўся як партрэтаў. Маладому чалавеку неўза-бава было прысвоена званне «вольнага мастака».

У гэтым званні ён вярнуўся на радзіму. Замоваў ад жыхароў павета амаль не па-стаўляў і Сілівановіч паступова захапіўся царкоўным жывапісам. І даволі хутка да-сягнуў у ім пэўных вышынь: піса абра-зы, партрэты царкоўных іерархаў. Затым яго прыцягла мастацтва мазаікі, у якой ён дасягнуў выдатнасці і павагі. Сілівановіч запрашаюць вёсці мазаічныя рабо-ты ўнутры Ісакіўскага сабора. Гэты від афармлення складаны і вельмі марудны. Цяжка ўявіць, што выкарыстоўвалася ка-ля 12 тысяч адценняў колеру. Дастаткова сказаць, што мазаічныя работы ў саборы пачаліся ў 1851 годзе і працягваліся аж да самай рэвалюцыі. Сілівановіч удзельнічаў у стварэнні такіх сучаснаўвядзеных шэдэ-ўраў, які мазаічныя творы «Тайная вянчэ-ра» і «Пашунак людзі».

Вяліччя і велізарныя вывае эвангелістаў, Марфа, Марка, Лукі, іншыя ўпрыгажэнні га-лоўнага купала сабора.

У 1903 годзе даследчыкі творчасці нашага земляка стравочаюць яго след. Ёсць меркаванне, што пасля выхату на пенсію ён пераехаў жыць у Вільню, дзе і памёр прыкладна ў 1918—1919 гадах.

Цяпер усім знаёмым распавядаю пра цяжкае шведскае жыццё. Асабліва мяне ўразіў выпадак гераніі апаляднанна Аны Шульцэ. Жонка міністра-прыгажуня, якому яна здраджвае проста ад няма чаго рабіць... Мама дваіх дзяцей, але, відаць, ужо да-рослыя, бо пра іх ледзь згадвае... Час ад часу на вечарах яна ходзіць на дарэгія фурштэты, а днём у царкву — «не для та-го, каб сустрэць яшчэ аднаго мужчыну», а для таго, каб разнавіліцца.

Аўтарка са спачуваннем апісвае, як яе гераніў у царкву злучаць на святара, калі той задае пастве пытанне: «Ці павінны мы жыць дзеля іншых?»

Здавалася б, простае пытанне... А вось як на яго рэагуе шведка:

«Ёй захачалася падняць і крыкнуць: «Паспрабуй прахыць тыдзень, як мы, і тады п'ятайся! Пачні з прасавання кашу-лі. Сербані крыху гэтага лайна, мы яго ўжо нахляталіся!»

... Дарагі Божаўка! Калі ты мяне чы-таеш — зрабі так, каб у жыцці нашых жанчын не было ў жыцці большых праб-лем, чым прасаванне кашулі мужу-мі-ністру!

HOW ARE YOU?

На вуліцы, побач са мной, у хлопца зазвануў тэлефон, і ён адказавае: — Ну нішто сабе справы... Лепш, чым у Майкла Джэксана...
...Іншыя рэзананс патрэбны такія трап-ныя фармулёўкі... Каб не сумаваць з-за дзяржаў.

Як бы я ні ехала, Як бы я ні ішла — А я сваёй тату Пакланялася. Кляньюсь табе, тата, Што была ў цябе багата... Больш не буду, не буду.

Спіраль з валуноў

Якім чынам дапамагчы людзям завоў-ваць памяць пра мінулае і адначасова не быць банальна надкуцлівым у гэтай вы-сакароднай справе? Як знайсці цікавы і нестандартны ход, каб выклікаць у людзей цікаваць, стаючыя эмоцыі? У Вілейцы, здаецца, навучыліся адказаць на гэтыя пытанні.

Была вёска і знікла, а памяць пра яе засталася. Прычым трывала, надзейна і надоўга. І зноў дзякуючы ініцыятыве і намаганням мясцовай інтэлігенцыі. На-селеныя пунктаў, якія зніклі з-за розных абставінаў, за апошнія дзесяцігоддзі ў Вілейскім раёне мясцовыя краязнаўцы налічылі ац 253. Для параўнання: сёння ў раёне засталася 407 вёсак. Уяўляецца маштаб уплыву калектывізацыі, індуст-рыялізацыі, урбанізацыі і глабалізацыі? Магчыма, знікненне вёсак і вёскач і на-туральны працэс, але ўсё адно сумны, што б ні казалі пра перавагі жыцця на цэнтральных сядзібх гаспадарак, у агра-гарадах. І задумалі мясцовыя краязнаў-цы пры падтрымцы Вілейскага райсавета стварыць у гонар вёсак, што не вытрыма-лі ціску часу, не менш як мемарыяльны комплекс. Што і казаць, любяць у Вілей-цы гучныя назвы.

І прымержавалі гэту справу да правя-дзнення Года роднай зямлі. Увеквачены сёння назвы тых вёсак не ў архіўных папе-рач, а ў магутных і 13 камянях-валунах, што аб'яднаны ў адзін мемарыял — па коль-касці сельсаветаў у раёне. Каля кожнага валуна — мармуровая шыльда з надпісам назваў зніклых вёсак. Выкананы мемары-яльны помнік у выглядзе спіралі невыпад-кова: яна — сімвал жыцця.

Сад камунаў — гэта, хутчэй, японская традыцыя, чым беларуская. Ну і што з таго. Каміні, які мора, наводзіць на глы-бокі роздум, на іх можна глядзець бяско-нчы і думаць, усламіцца былое. Бо адна з га-лоўных вартасцяў чалавечай памяч-ці — здольнасць забываць. І, на шчасце, дрэннае, і, на жаль, нярэдка добрае. А гэты вілейскі помнік з камяняў, хоццця спадзяваюцца, будзе нагадваць малым жыхарам раёна аб каранях іх роду, паселішчах іх дзядоў.

А вось наш славуты сучаснік Барыс Цітовіч, які не мае патрэбы ў тым, каб яго знаёмілі з публікай (пра яго шмат ужо напісана), відаць, асеў у вёсцы За-броддзе назаўсёды. Тут яму выдатна


Леанід ЛАХМАНЕНКА. Вілейскі раён.

Слухайце агляды матэрыялаў газеты «Звязда» на Радый-Культура з аўторка па пятніцу ў ранішняй праграме «У РЫТМЕ ДНЯ»

Слухайце агляды матэрыялаў газеты «Звязда» на Радый-Мінск з аўторка па пятніцу ў ранішняй праграме «КАВА ПА-ВЕНСКУ»

Слухайце агляды матэрыялаў газеты «Звязда» на Радый-Рокс з аўторка па пятніцу «РАДІО РОКС РАДІО»

Слухайце агляды матэрыялаў газеты «Звязда» на Радый-Культура з аўторка па пятніцу ў ранішняй праграме «У РЫТМЕ ДНЯ»



Дзёнік бландзінкі

ЭМАЦЫЙНАЯ ХАЛОДНАСЦЬ

Неяк даўным-даўно я чытала ўспамі-ны Аляксея Талстога пра тое, як ён недзе ў 1918 годзе быў у Кіеве...
Урэзалася ў памяць такая сцэна. Бе-раг Дняпра... Пляж. У вады каля самага берага распухлае цела тапальна-мучны-ны. Хваля гайдае яго, і праз распушчанае прахуе нешта матляеца. Гэта выклікае вясёлы смех дамачка, які адпачываюць літаральна тут жа.
Моцныя нервы ў людзей былі — па-думалася мне тады.
І вось учора адна мая блізкага знаёмага трапіла ў сітуацыю... Пайшла з сяброў-кай адпачыць у сквер на Чырвонаармей-скай — дарэчы, мой любімы. Сядзяць на лаўцы, глядзяць на Свіслач. Тут хлопцэ з кампаніі па суседстве — «плюх» у ваду і плашч. І раптам на сярэдзіне рэчкі знік пад вадой. Праз некаторы час за ім кінуў-ся другі, нырнуў праў разоў — там вады

па грудзі — ды вылез на бераг, нікога не знайшоў. І сядзяць далей на беразе...
Тут да маіх дзядучат падыходзіць жан-чына. «Ён жа ўтапіўся, — кажа, — трэба міліцыю выклікаць! Бо хлопцы з яўна нікуды званіць не збіраюцца...» Выклі-калі, дакачаліся. Міліцыя спачатку да іх пад'ехала, пасля ўжо да хлопцаў пайшла. Тыя нарэшце захваліваюцца — так, ка-жуць, гэта наш утапіўся.

...Дзядучаты сшылі, але праз дзве гадзіны праходзілі міма таго ж месца. Хлопцаў не было. Міліцыя засталася. Ва-далаз працягваў пошуку цела.
І літаральна ў гэтым жа месцы пра-даўжаў сядзець спакойны рыбак з ву-дамі.

Гэта ж як трэба рыбу любіць!

ЗВАНOK

Званок на мабільны.
— Здрацеці! Эта Таня? Мьяне за-вучь...
— Вы памыліліся.
Адрубаю званок — нашто чалавеку траціць грошы на мае тлумачэнні?
Праз пяць хвілін званок паўтараецца. Салодкі галасок з правінічным акцэн-там спяшчаеца кажаць усё хутка, пакуль я не выключылася.
— Гэта Таня? Мьяне завучь Мар'яна, педагаг з дзіцячага дома. Пагаварыце са сваёй дачкой Жанначкай! Жанначка, на — пагавары з мамай!
— У Вас няправільны нумар, — кры-чу ў трубку, і чую дзіцяча-шчаслівае: «Ал!»

Дзюбу тэлефон. Ён звоніць яшчэ некалькі разоў, але я ўжо засякла цу-мар.
Праз тыдзень... У слухавіцы голас ужо знаёмага мне педагога, які хутка-хутка выпальвае:
— Алё, Таня? Пагаварыце з Жаннач-кай! Жанначка — гавары!
Жанначка:
— Мама! Гэта я, Жанначка!
Я з істарыкай:
— Дзетка, зразумей, я — не твая ма-ма!
Званок заспеў мяне ў ранішнім паў-пустым трамваі, таму пасажыры з ціка-васцю і асуджэннем глядзяць на мяне. Мне і самой сорамна. Напэўна нехта змог бы знайсці тактоўныя словы, каб растлумачыць дзядучыні, што ў яе ма-мы-зямлю не хапіла сумленна даць хая б нумар свайго мабільніка. Але ў мяне няма моцы вёсці такія размовы.

Адрубаю тэлефон.
Што я насамрэч магу ёй сказаць?
Што я схіляю галаву перад мужнасцю такіх Мар'янаўнаў, якія аплюкоча чу-жымі кінутымі дзёньмі...
Што мне вельмі шкада яе, Жаннач-ка...
Што мне нават гэтую дурную і нікчэм-ную «зязюлю» шкада...
Але што зменіць мой жаль?

ПРА ЦЯЖКАЕ ЖЫЦЦЁ ШВЕДСКІХ ЖАНЧЫН...

Дачытала нарэшце кнігу «Сучаснае шведскае апаляднанне».

КОЛАС

Колас у культуры славян заўсёды быў сімвалам плада-носнасці, дабрабыту, багац-ця, шчасця. Згодна з адным з паданняў, коласы раслі адным ку-стом ад самай зямлі, але жнейкі пачалі пра-сціць Бога, каб яны сталі даўжышымі, таму што так іх нярэчна жадае Бог. Выканай просьбу жанчын-жнейкі. У іншым паданні распавяда-ецца, што Бог пакараў людзей за непавагу да хлеба: выцягнуў колас, зрабіў яго доўгім, але пустым — зярняты пакінуў толькі напрыканцы сцябіліны і зусім няшмат, каб людзі толькі не памерлі з голаду. У Беларусі кінулі расказа-валі, што першы колас Бог дзёну сабаку, які вельмі хацеў есці, але сабака прынёс яго свай-му гаспадару — чалавеку, які і пасадзіў гэтыя зярняты. Так у людзей з'явіўся хлеб.

Пачатак каласавання збожжавых у кален-дары ўсходніх славян заўсёды быў адзначаны святам — на Сёмуху, на Русальным тыдні.
Таптаць коласы лічылася недаравальным, смяротным грахам.
Коласы былі цэнтральным сімвалам жніва на жайзны і дажынках, менавіта таму асабліва ўшаноўваліся першыя і апошнія коласы на полі.
Першыя коласы даручалі хачь самым шча-ноўным ці спецыяльна абраным для гэтага люд-зям: гаспадару, гаспадыні, жнейцы з лёгкай рукой, святару, найстарэйшаму ў сям'і.
Першыя жэтыя коласы надзяляліся магічнай сілай: імі перавязвалі сплюг ад болю ў пансцы, співалі першыя коласы, неслі да вясковага крыжа, каб дождж не перашкаджаў са зжніва і г. д.
Салому ад першага снапа давалі ў ежу хворай жывёліне, таму што верылі ў яе магічную лекавую сілу.
Першыя жэтыя снапы асвятлялі на Ушэсце. З першых коласоў плілі вялікі, рабілі букеты, у якіх было па тры коласы розных збожжавых раслін.
З апошніх коласоў на дажынках плілі «жніў-ны» вянок, завівалі «баряду», збіралі сноп пад назвай «дзед», рабілі крыж і іншыя рытуаль-ныя рэчы. Апошнімі коласамі ўпрыгожвалі кося і сярпы.

Апошнія коласы (сем, дзевяць, дванаціцца, трыццаць, сорак) пакідалі на полі, бо лічылі, што менавіта ў іх знаходзіцца адмысловае плада-носная сіла, якая адрозніваць ніву на наступны год.
Што кніжцы клала ў аубтак дачкі два жд-нэвыя коласы, каб тым самым «справакаваць» пладавітасць у гаспадары будучай сям'і.
Маладую пару, якая ехала на вячанне, абсыпалі збожжам.
У час пахавання каля памерлага чалавека заўсёды гарэла свечка, якую ставілі ў збожжа. Пасля вынасу труны з нёбожчыкам з дому на падлогу сыпалі прыгаршчу збожжа, якое зноў-такі бралі з апошняга снапа.
Лічылася, што можна знесці «ўраджай» з жу-жога поля. Таму ў этыкеце нашых продкаў не было прынята хадзіць па чужых палатках. Калі раптам на поле наведваўся «чужынец», жнейкі рабілі з ка-лоса жгут, абвязаўлі яму рукі ці ногі і патрабавалі выкуп, інакш ён не скрацецца з месца.
Асаблівае стаўленне было да коласоў-спа-рышоў. Знаходжанне такога коласа прадказвала шчасце і поспех на наступныя 7 гадоў. Такі колас трэба было абвязаць насяць пры сабе (у адзен-ні, у шапцы і г. д.).

Аксана КАТОВІЧ, Янка РУК.

Сёння
Месяц Маладзкі 22 ліпеня. Месяц у сузор'і Льва.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	5.06	21.26	16.20
Віцебск	4.48	21.22	16.34
Магілёў	4.55	21.16	16.21
Гомель	5.00	21.05	16.05
Брэст	5.22	21.40	16.18
Гродна	5.31	21.32	16.01

Імяніны
Пр. Пракола.
К. Андрэя, Віктара, Дanelя.



Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Надвор'е на заўтра

Горад	Тэмпература
Віцебск	+10...+12°C
Мінск	+12...+14°C
Магілёў	+10...+12°C
Гродна	+24...+26°C
Брэст	+12...+15°C
Гомель	+12...+14°C

Геамагнітныя ўзрушэнні

Горад	Індэкс
Віцебск	21
Мінск	18
Магілёў	15
Гродна	06
Брэст	03
Гомель	05
Пінск	09
Жыткавічы	12

Абзначэнні:
— німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная бура

У суседзі

Горад	Тэмпература
Варшава	+27...+28°C
Кіев	+21...+23°C
Рыга	+21...+23°C
Вільнюс	+22...+24°C
Масква	+26...+28°C
С-Пецярбург	+18...+21°C

ВЕЛІЧНЫЯ ПТУШКІ НА ВОДНАЙ ГЛАДЗІ

Лебедзі — адна з самых любімых у народзе птушак. І мала хто адважыцца падняць на іх руку. Хоць адночы мясцовы начальнік над палючынімі і рыбаловамі сказаў:
— Лебедзі ўжо выкрасленыя з «Чырвонай кнігі». І гэта даволі шкодна птушка. Там, дзе яны гняздуць, няма месца для іншых птушак.
Што лебедзі разганяюць качак, то ў гэтым нічога надзвычайнага няма. У даўкай прыродзе кожная жывая істота ахоўвае сваю тэры-торыю. А што казаць пра чалавека, які ўзяў пад свой кантроль усю планету. Не ведаю з якой нагоды, але, вядома Старога Запавета, есці лебедзя забараняецца. Праўда, на стол расійскіх цароў гэтых птушак падавалі.

На Шары ў Крошыне з году ў год гняздуецца пара лебедзяў. Па-куль выседжваліся малія, то на вадзе палуюць толькі адзін прыгажун, а затым бацькі прыплылі на агледыні з малымі, якія вельмі хутка падрасталі, і неўзабаве шэры маладняк дагоніць дарослых, але яшчэ доўга будзе адрознівацца колерам.
Кожны раз, калі пад'язджае да моста цераз Шчыраў, прытрамваюць і шукаю на вадзёнай гладзі велічныя птушак. Часта лебедзі трымаюць у чароце, і тады на рэчцы пуста і сумна. Лебедзі на вадзе — гэта прыгожасць, да якой ужо прывыкла наша кожа. Птушкі сталі давярэць чалавеку, здаралася бачыць іх на беразе побач з хатамі крошынцаў. Можа, у такіх эпізодах праглядаецца гармонія чалавека і Прыроды? Гармонія, якую папушыў сам чалавек.

Сымон СВІТУНОВІЧ, фота аўтара.



21 ліпеня

1682 год — стараверамі, бежанцамі з Цэнтральнай Расіі, за-нававана жабда Ветка (сёння — райцэнтр у Го-мельскай вобласці). У 1730-я гады тут пражывала каля 40 тысяч чалавек, горад стаў адным з най-буйнейшых цэнтраў стараверства з манастырамі і скітамі. У XVIII стагоддзі ў Ветцы сфарміраваліся мясцовыя асабліваці іканасці і афармленне ру-капісных кніг, складалася самабытная школа веткаў-скага разьбярства. Працяглі са Ветка належала вядомаму роду Халецкіх, якія карысталіся гербам «Абданк» — на чырвоным полі сярэбраная літара «В». Акрамя Халецкіх, гэтым гербам карыста-лі і шматлікая веткаўская шляхта — Горскія, Грамыкі, Даўляты, Куніцкія.

1944 год — войскі 1-га Беларускага фронту выйшлі да дзяржаў-най мяжы СССР, фарсавалі раку Буг і ўступілі на тэрыторыю Польшчы.

«Хто выйраў час — выйраў усё», Малер (1622—1673), французскі камедыёграф і тэатральны дзеяч.

Узмігнемся!

— Ты а якой гадзіне нара-дзіўся, калі не сакара? — А дванаццатай. — Пашанцавала табе! Вы-спаўся...

У пацалунку дзвюх жанчын ёсць нешта ад бясцёрскага поід-ку рукі.

Дзве жанчыны абмяркуюць цяжкую жаночую долю. Адна ўга-ворвае другую:
— Ды ты ж до-брая гаспадыня!
Тая:
— Ды якая я

добрая гаспадыня — мужа ні-чога прымусяць зрабіць не ма-гу...
Зламыснікі спрабавалі падсы-паць Міхаілу Баярскому сродка для зняцця калелюша.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫОННАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОВСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ПАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. Р